

Паважаныя суайчыннікі!

Сардэчна віншую вас з Днём Перамогі. Над гэтым вялікім святам не ўладарны час. Яно ўвасобіла бяспрыкладны подзвіг гераічных пакаленняў пераможцаў і вялікую радасць народаў, выратаваных ад гібелі і фашысцкага прыгнёту.

Нізкі паклон адважным франтавікам, партызанам і падпольшчыкам, мужным працаўнікам тылу, вязням канцлагераў, няўдэшным удавам і асірацелым дзецям. Няма такой меркі, якой можна было б ацаніць вашы мужнасць і самаахвяраванне.

Няхай заўсёды вас акружаюць любоў і клопат родных, блізкіх вам людзей! Беларуская зямля шчодра паліта крывёю абаронцаў Айчыны. Не ўсе яны паспелі стварыць сем'і, многія не ведалі шчасця бацькоўства ці мацярынства. За гады Другой сусветнай вайны наша краіна страціла амаль трэць сваіх жыхароў. Гэта вечная незагойная рана.

У Дзень 9 мая няма месца бясмяцтву і забыццю, святатацтву і рэвізіі гісторыі. Урокі Вялікай Перамогі вучаць нас згуртаванасці і яднанню. Толькі разам мы зможам эфектыўна процістаяць тым, хто зноў спрабуе ажывіць ідэі нацызму, сее нацыянальную варожасць, распальвае рэлігійную нецярпнасць.

Ніколі не згасне агонь народнай памяці аб мужнасці, гуманізме і духоўнай велічы савецкага салдата. Не памяняе блыск ордэнаў і медалёў пераможцаў. Шчыра жадаю ўсім вам, дарагія сябры, моцнага здароўя, ба-дзёрнасці духу і дабрабыту.

Мірнага вам неба. Няхай у ім грываць толькі святочныя салюты! **Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.**

НАД ГЭТЫМ СВЯТАМ НЕ ЎЛАДАРНЫ ЧАС!

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



8 МАЯ 2009 г.
ПЯТНІЦА
№ 83
(26441)

Кошт 600 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЧАРКА ЗА ЗДAROУЕ І ЗА ПАМЯЦЬ

На Пухаўшчыне другі год запар свята ветэранам наладжваюць маладыя кіраўнікі прыватных прадпрыемстваў

Учора святочную сустрэчу для 42 ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны арганізавалі некалькі прадпрыемстваў на аграспадзібе «Хата бобра» ў вёсцы Мар'іна Пухавіцкага раёна.

Кіраўніцтва ветэранскіх арганізацый раёна спачатку паставілася да задумі асірачожна, — расказаў дырэктар ПГУП «Белгазгандаль» Анатоль Глаз, — маўляў, ці зможам мы арганізаваць свята так, каб ветэранам спадабалася. Але ўсё атрымалася, нашы пачэсныя госці засталіся вельмі задаволеныя. І ў нас душа радавалася, калі мы бачылі, як маладзёлі іх твары, як хораша яны стаялі, як задорна танцавалі...

Свілета шэраг спонсараў свята пашырыўся. Павіншаваць ветэранаў і падзякаваць ім прыйшлі таксама прадстаўнікі адміністрацыі раёна, начальнік падатковай інспекцыі Аксана Траўляка, благачыныні царкваў Пухаўшчыны протаіерэй Аляксандр Цялкоў, намеснік камандзіра брыгады па тыле вайскавой часці № 89417 падпалкоўнік Андрэй Лагодзін.

«РАСЦЯГНЕМ МЯХІ І ПАДЦЯГНЕМ ПЕСНЮ!»



Аляксандр Андрэвіч Карэтка сустрэў Перамогу ў санітарным вагоне па дарозе ў шпіталь. Дадому ў родную вёску Мурава Пружанскага раёна ён вярнуўся толькі ў жніўні 1945-га. Застаўшыся інвалідам, ветэран тым не менш не страціў пачуцця радасці і цікавасці да жыцця. Ён ніколі не развітаўся з любімымі сябрам — гармонікам, навучыўся іграць і на баяне. Веселіў аднавяскоўцаў на маёўках, юбілеях, хрэсьбінах, праводзіў у армію і тым больш на вяселлях. Выгадаваў траіх дзяцей, дачакаўся ўнукаў і шняр хопі і зрэдку, але бярэ інструмент у рукі, каб парадаваць і праўнукаў.

«На гармоніку я навучыўся іграць вельмі рана, а ў адзінаццаць гадоў тата купіў мне першы інструмент», — дзеліцца ветэран сваімі ўспамінамі з вучнямі мураўскай сярэдняй школы. А яшчэ былы артылерыст прыгадавае нялёгкае дні вайны, гармату «гаўбіцу», першы бой і, зразумела, тэя трафейныя гармонікі, якія дапамагалі ў франтавых выбраваных.

НА ФОТАЗДЫМКУ: мураўскі ветэран Аляксандр КАРЭТКА з вучнямі мясцовай школы і сваім дзурным неразумным сябрам — баянам. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА. Пружанскі раён.

НА СВЯТЫ БУДЗЕ ЦЁПЛА, АЛЕ МАГЧЫМЫЯ ДАЖДЖЫ

Сёння ўдзень дажджы спыняцца, паведміла рэдакцыі галюўныя сіноптыкі Рэспубліканскага гідрометцэнтра Вольга ФЯДОТАВА.

Тэмпература ўдзень у пятніцу 17–22 градусы. Захаваецца няўстойлівы характар надвор'я. У ноч на 9 мая невялікі апады будучы назірацца толькі ў заходніх раёнах, а вост ўдзень у суботу кароткачасовыя дажджы і навальніцы чакаюцца месцамі па краіне ўжо амаль паўсюдна. Тэмпература 9 мая ўначы 4–11, удзень — 18–24, па паўднёвым усходзе да 26 градусаў. У Дзень Перамогі ў сталіцы — кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература — 20–22 градусы.

У нядзелю стане крыку цыпелі. Аднак менавіта 10 мая да нас завітае чарговая порцыя вільготнага лавэрта. Таму ўдзень па заходняй палове краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература ўначы 5–11, удзень — 20–26... У пачатку наступнага тыдня захаваецца няўстойлівае надвор'е, часам будучы ішч кароткачасовыя дажджы, магчыма і навальніцы. Тэмпература ў панядзелак і аўторак ўначы 8–15, удзень — 15–23. Аднак ужо ў сераду стане халаднаей, калі тэмпература ўдзень знізіцца да 13–18...

Сяргей КУРКАЧ.

Настрой на стварэнне

Паважаныя суайчыннікі! Ад усёй душы віншую вас з Днём Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь.

Яны па праву ўвасабляюць незалежнасць нашай рэспублікі, звязваючы разам вялікі здзяйсненні продкаў, навейшую гісторыю і дастойнае будучае Айчыны.

У Год роднай зямлі заклік да патрыятызму, паважлівага стаўлення да дзяржаўнай сімволікі гучыць асабліва актуальна. Галоўная ўмова дынамічнага развіцця краіны, паспяховага вырашэння стратэгічных задан павышэння якасці жыцця людзей — адзінства народа і ўлады. Радасна, што сёння, нягледзячы на складаную фінансавую-эканамічную сітуацыю, беларусы грамадства канструктыўна наастроена на стварэнне. Перакананы, што дзякуючы нашай згуртаванасці мы ўпэўнены пераадолеем цяжкасці і дасягнем паставленых мэтаў.

Жадаю вам узаемаразумення, дастатку, шчасця і поспехаў у імя любімай Радзімы. **Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.**

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: Я адкрываю новую старонку ва ўзаемаадносінах з дыппрадстаўнікамі

Неабходна дабіцца поўнай яснасці ва ўсіх пытаннях, якія існуюць у адносінах паміж Беларуссю і Расіяй. Аб гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў 7 мая на сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь Аляксандрам Сурыкавым.

«Перакананы, што пасля нашай сустрэчы вы даведаецеся да кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вычарпальную інфармацыю, каб паміж Мінскам і Масквой было больш разумення па тых ці іншых пытаннях». Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ён адкрывае новую старонку ва ўзаемаадносінах з замежнымі дыпламатамі. Пры гэтым, звяртаючыся да расійскага пасла, Прэзідэнт заўважыў: «Вы да інша-земцаў не належыце. Тым не менш, вы прадстаўляеце самы блізкі нам народ — народ Расіі, а таму я і вырашыў пакласці пачатак гэтай традыцыі менавіта сустрэчы з вамі». «Я хацеў бы, каб наша шчырая і цёплая размова паклала добры пачатак традыцыі ўзаемаадносінаў з пасламі замежных дзяржаў», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Карыстаючыся выпадкам, Прэзідэнт заклікаў кіраўнікоў дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі да больш інтэнсіўнай і адкрытай размовы з ім. «Я прапаную ўсім паслам, каб яны больш задавалі мне пытанні — і тады менш будзе недагаворанасці і недастатковага разумення». Ён растлумачыў, што, каб пазбегнуць існуючай у СМІ і ў палітычных колах, ён гатовы адказаць сумленна на любыя пытанні замежных дыппрадстаўнікоў. «Гэта датычыцца ўсіх сфераў, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Напрыклад, я гатовы расказаць вам пра мінулыя сустрэчы з Прэзідэнтам Украіны, пра перспектывы нашага ўдзелу ва «Усходнім партнёрстве», а таксама пра любява кадравыя наацэнкі». Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, ён гатовы прыслухоўвацца да меркаванняў паслоў адносна тых або іншых на-значэнняў на дзяржаўнай пасадзе.

У сваю чаргу пасол Расіі назваў рашэнне Прэзідэнта Беларусі аб серыі сустрэч з дыппрадстаўнікамі вельмі правільным і сучасным, асабліва на фоне глабальнага эканамічнага крызісу. Пасля практольнай размовы Аляксандра Лукашэнка і Аляксандра Сурыкава прадоўжылі размову ў фармаце сам-насам у кабінце Прэзідэнта.

Паводле паведмленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

ПАЛАТНО ПЕРАМОГІ

На Гомельшчыне завяршылася акцыя «Палатно Перамогі». На працягу двух месяцаў члены піянерскіх дружын воласці наведвалі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны — у воласці іх сёння больш за 8 тысяч чалавек.



На абрэзках чырвонага матэрыялу франтавікі асабіста напісалі свае імяны, гады баявых дзеянняў і ўзнагароды, якія яны маюць. Потым дзедзі ў раённых Дамах творчасці сшывалі тканіну. Гэтыя шматметровыя палатны будучы выкарыстоўваюцца па ўсім раёнцэнтрах пры святкаванні дня Перамогі. Па словах старшыні Гомельскага абласнога савета грамадскага аб'яднання «Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя» Рамана Смятранкі, арганізатары акцыі імкнуліся зрабіць удзельнікамі ўрачыстасцяў усіх ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны рэгіёна, у тым ліку і тых, хто з-за дрэннага здароўя не зможа прыйсці на свята асабіста. Да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў з раённых палатнаў потым будзе сшытае абласное «Палатно Перамогі», якое піянеры прынесуць на парадзе ў Гомель 3 ліпеня. Зараз мяркуецца, што даўжыня яго будзе больш чым 60 метраў. **Ірына АСТАШКЕВІЧ.**

ПАСЛЯВАЕННАЕ ЗАДАННЕ — НАРАДЗІЦЬ ТРОХ СЫНОЎ

Яны пазнаёміліся выпадкова. У 1945 годзе. Ён дэмабілізаваўся і паехаў дадому. А яна сустрэла сяброўку, якая таксама вярталася ў Беларусь. Ён чакаў цягнік. І яна чакала цягнік. Яны селі побач. І разгаварыліся. Так і пазнаёміліся. І ён папрасіў яе тэлефон. І паехаў далей. Дадому. У Чарыкаўскі раён. А яна засталася ў Мінску. У Чарыкаве ён нікога не за-

стаў — усё было разбурана і рэзідэнцыя жывых не засталася. Прыехаў у Мінск у партыйную школу. І... знайшоў яе. Так яны і жылі разам — Вольга Паўлаўна і Кузьма Васільевіч Лягчылавы.

У кожнага з іх роўны лёс. Кузьма Васільевіч вайну сустрэў у Саратаўскай воласці, у авіяцыйным вучылішчы. А потым яго накіравалі ў Харкаўскае авіяцыйнае вучылішча стралкоў-бамбардзіраў, дзе ён служыў механікам і па 1945 год рыхтаваў кадры для фронту.

Вольга Паўлаўна — былая наша супрацоўніца, да вайны яна працавала ў «Звяздзе» сакратаром аддзела лістоў. Потым — у апараче ЦК КПБ. З пачаткам вайны яна разам з эвакуіраванымі важнымі дакументамі паехала ў Куйбышў. Там працавала на авіяцыйным заводзе, але ўвесь час хацела пайсці на фронт. Яе не адпусцілі, а толькі праз год Панамарэнка выклікаў яе тэлеграфам для задку ў тыл ворага. Вольга Паўлаўну рыхтавалі ў спецшколе ў Маскве, але ў тыл так і не закінулі — пакінулі сакратаром ваеннага аддзела ЦК у Маскве. Даводзілася ёй таксама і ахоўваць склады пад Масквой, і дапамагаць параненым у шпіталах.

Вольга Паўлаўна расказала, што ёй Кузьма Васільевіч даў калісьці заданне — каб было тры сыны. Бо столькі братаў загінула падчас вайны ў Кузьмы Васільевіча. Хоць і цяжка было ў пасляваенныя часы, але як было заказана, так і атрымалася. Рэдакцыя «Звязды» віншавала Вольгу Паўлаўну і Кузьму Васільевіча Лягчылавых з Днём Перамогі і зычыць перш за ўсё моцнага здароўя, і, безумоўна, нізка кланяюцца вам, дарагія ветэраны. **Павел БЕРАСЕЎ.**

Радавыя Перамогі

Франтавы шафёр Вольга

Вольга Ахенцьеўна Андрасіук 94 гады. Яе ведаюць у акрузе. Маладыя гаспадары на ўездзе ў вёску Сакалова, да якіх даваўся зварнуцца з пытаннем, дзе жыве гераічная бабуля, яна без задавальнення тлумачылі, як лепш знайсці хату. А перад гэтым на пошце разавялі ўсе сумнінні: абавязкова наведзіце бабулю Вольгу, яна цікавая, харошы чалавек, пры добрай памяці, усё раскажа.

Хата ветэрана была на рагу вуліцы. Агарод дагледжаны, клумба перад вокнамі расквечаная стракатымі кветкамі, а каля плота ўздымаюцца кусты ружаў. У двары сталя металічная колера іншамарка. Яе водзіць дачка былой франтавічкі Зоя Яўгенаўна. Яна ўжо практычна тут і жыве. Пайшла на працавала ў «Звяздзе». Яна ўжо пенсіянка, хоць можа было яшчэ працаваць, і перасялілася ў вёску, бо маці адной стала цяжка. А пераехаў у Брэст, жыць на паверсе — гэта Вольга Ахенцьеўна было не пад сілу.

Тут яе дом, тут прайшло жыццё, хоць свет пабачыла, Еўропу прайшла. Біяграфія ў гэтай маленькай кволай жанчыны надзвычай багатая. Нарадзілася ў Жабінкаўскім раёне ў 1915 годзе. Добра памятае панскую Польшчу. Давялося служыць у паню. Многія дзяўчаты з навакольных вёсак уладкоўваліся на службу ў Брэст, каб зарабіць сабе на жыццё. Працавала ў адных гаспадароў і Вольга. Гатавала, мыла, словам, усю работу па гаспадарцы вяла. Калі прыйшла ў 39-м савецкай ўлада, у горад наехала шмат вайскоўцаў. Адзін прыезды ваенны ўрач уладкаваў невялічкага росту цяпцельніка прыгажуню. Па-жарнаму, і перад самай вайной пазвёў ён маладую жанку ў свой казакі край — Растоўскую вобласць. Нялёгка было дзяўчыне з палескай вёскі прывыкаць да новых мясцін. Вольга скончыла польскую школу, добра ведала польскую. А вост яе руская была, мямка кашуцы, недасканалая. Там адразу і прыляглася да яе мнуншчэ — «палачка». Мужу многія адкрыта казалі: «Прывёз нейкую палачку з краю свету, ці табе чарнабровай казачкі не знайшоўся?» Але пакуль муж быў побач, на гэта не зваяжала.

Яго мабілізавалі ў першыя дні вайны, і літаральна праз месяц прыйшла пахаванка: шпіталь бамбілі, бомба трапіла ў аперацыйную.



Свяжроў, якая і да таго не вельмі прыязна ставілася да маладой нявесткі, сказала: ідзі куды хочаш, ты мне непатрэбная. А куды выпадала ісці? Родныя мясціны былі даўно пад немцаў, застаць адтуль у нейкіх. Вось і вырашыла, што застаўся ёй ісці на фронт, а там што будзе, тое будзе. У ваенкамаце яўлада, у горад наехала шмат вайскоўцаў. Адзін прыезды ваенны ўрач уладкаваў невялічкага росту цяпцельніка прыгажуню. Па-жарнаму, і перад самай вайной пазвёў ён маладую жанку ў свой казакі край — Растоўскую вобласць. Нялёгка было дзяўчыне з палескай вёскі прывыкаць да новых мясцін. Вольга скончыла польскую школу, добра ведала польскую. А вост яе руская была, мямка кашуцы, недасканалая. Там адразу і прыляглася да яе мнуншчэ — «палачка». Мужу многія адкрыта казалі: «Прывёз нейкую палачку з краю свету, ці табе чарнабровай казачкі не знайшоўся?» Але пакуль муж быў побач, на гэта не зваяжала.

— На перадавой я не была, — гаворыць бабуля Вольга. — Толькі падвозіла снарады да лініі фронту, а адтуль забірала параненых.

— Як гэта не была? — прырэчыў дачка. — А снарады куды вазіла? А параненых адкуль забірала? А раненых дзе атрымала?

— Да самой перадавой было прыкладна як ад нас да Хмелева, кіламетраў пяць, — любіць дакладнасьць франтавы шафёр. — Вядома, небыслепка існавала заўсёды. Але ж нам не тое, што салдацкім пад кулям і снарадамі. Колыкі я іх перавозіла соцен, а можа тысяч, хіба цяпер успомніш?..

Быў у франтавой бярэжыі Вольгі Шумчанкі эпизод, які застаўся ў памяці дзякуючы калектыўнаму здымку. Выпадкава, едучы па дарозе, зварнула ўвагу на нейкі незвычайны курган зямлі. Прыгледзелася: тырчаць дрэнна прыслыпаныя ногі, ружы. Потым высветлілася, што гэта месца масавага расстрэлу невянаватых людзей. Далажыла камандаванню. Пасля гэтага авярнуў фадзі. І пасля паскораных курсаў маладога кіроўцы пасадзілі за руль амерыканскага «Шуэраля». На ім і прайшла усю вайну: ад Севастопалю да Кёнігсберга.

радка, калі паклічуць на якую ўрачыстасць. А ззяюць на ім усё медаль салдацкай долбескі: «За адвагу», за ўзяцце асобных гарадоў. «А ордэн Чырвонай Зоркі за што?» — цякаўся.

— За пераправу, — адказае. — Зараз ужо блытаецца ў памяці, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памятаю, мост разбамбілі, камандзір палка загінуў. А дакументаў нейкіх важных тэра было ў штаб тэрмінова даставіць. Шафёр забітага адмовіўся ехаць у рэчку на легкавушцы — гэта ж пагібель неминучая. Да мяне падбег старшы па званні, на якой рацэ гэта было. Памя

ЦУКРОВЫМ ЗАВОДАМ — УСТОЙЛИВОУ РАБОТУ

Аб стане і перспектывах развіцця цукровай галіны краіны
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 7 мая далажылі
намеснік прэм'ер-міністра Іван Бамбіза і памочнік Прэзідэнта
Сяргей Ткачэў.

Аляксандр Лукашэнка неаднаразова даваў даручэнні па развіцці цукровай галіны. Цяпер у Беларусі рэалізуецца праграма развіцця цукровай прамысловасці на 2005—2010 гады. За перыяд рэалізацыі праграмы аб'ём вытворчасці цукровых буркоў у краіне павялічыўся з 1,9 млн тон да 4 млн тон, гэта значыць практычна ў 2 разы. У гэтым годзе ў Беларусі плануецца вырабіць таксама не менш як 4 млн тон цукровых буркоў. Цяпер у рэспубліцы працуюць 4 заводы па вытворчасці цукру: ААТ «Жабінкаўскі цукровы завод», ААТ «Гарадзкіскі цукровы камбінат», ААТ «Слуцкі цукрова-рафінаваны камбінат», ААТ «Сідзельскі цукровы камбінат». У гэтым годзе яны плануць вырабіць больш як 500 тыс. тон цукру. Усе гэтыя прадпрыемствы прайшлі сур'ёзную мадэрнізацыю і дынамічна развіваюцца. Толькі за мінулы год аб'ём рэалізацыі іні прадукцыі склаў Вр1,4 трлн, у тым ліку экспартавана на \$123 мільн. «Гэта дае магчымасць нам у поўным аб'ёме забяспечваць як унутраныя патрэбнасці Беларусі ў цукры, так і выконваць абавязальствы па пастаўках цукру на экспарт, у тым ліку ў Расійскую Федэрацыю, куды ў гэтым годзе будзе накіравана 150 тыс. тон гэтай прадукцыі, і ў іншыя краіны», — сказаў Іван Бамбіза.

Разам з тым, ва ўмовах сусветнага фінансаванага крызісу ўзніклі пэўныя пытанні па забеспячэнні далайскага стабільнага функцыянавання трох з гэтых прадпрыемстваў, іх фінансавай устойлівасці. На мэты мадэрнізацыі ў 2005—2008 гадах планавалася накіраваць каля Вр160 млрд. Фактычна ж было выдзелена больш як Вр350 млрд. У асноўным гэта ўласныя сродкі прадпрыемстваў і крэдыты банкаў. У існуючых фінансавых-эканамічных умовах, а таксама з улікам зробленых раней крэдытных пазык заводам стала няпроста развівацца далей. Аднавядна сталі ўзнікаць пытанні па далейшым фінансаванні, развіцці гэтых прадпрыемстваў. Сёння абмяркоўваліся магчымыя варыянты аказання падтрымкі цукровым заводам з боку дзяржавы. Прапановы ўрада па гэтым пытанні Аляксандар Лукашэнкам у цэлым адобраны. Заўважана, што ў набліжэйшы час яны будуць унесены ўрадам на планаванне Прэзідэнта.

Пытанне аб падтрымцы цукровых заводаў краіны актуальнае яшчэ і таму, што гэтыя прадпрыемствы размешчаны ў невялікіх гарадах і з'яўляюцца гарадаўтваральнымі. Ад іх стабільнага функцыянавання непасрэдна залежыць забеспячэнне работай, а значыць і заробковай платай мясцовых жыхароў.

Акрамя таго, на сустрэчы ішла размова аб развіцці льянсвай галіны Беларусі. У мінулым годзе запланавана аб'ём вытворчасці льнявалана была выканана (аб'ём вытворчасці склаў 60 тыс. тон). Прэзідэнт быў праінфармаваны аб тым, што цяпер ёсць некаторыя цяжкасці з яго рэалізацыяй, але ўрад прыкладае намаганні для вырашэння гэтых праблем.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Беларусі і ЕС дамовіліся прадаўжаць збліжэнне

Такія дамоўленасці былі дасягнуты на сустрэчы ў Празе міністра замежных спраў Беларусі Сяргея Мартынава з еўракамісарам ЕС па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Бенітай Ферэра-Вальднер. Аб гэтым паведамляю па яе выніках журналістам Сяргей Мартынаў, перадае карэспандэнт **БЕЛТА**.

Падчас гутаркі быў абмеркаваны ўвесь спектр пытанняў адносінаў Беларусі з Еўрапейскай камісіяй. Бакі абмяняліся тэкстамі дэкларацыі па супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Як падкрэсліў Сяргей Мартынаў, беларускія бокі разлічваюць, што гэты дакумент стане асновай для далейшай больш інтэнсіўнай работы над сумеснымі праектамі. Гэта супрацоўніцтва цікавае не толькі для Беларусі, але і для ўсяго еўрапейскага супольніцтва.

ДОБРАЯ СПРАВА ДЛЯ НЕВЯДОМАГА САЛДАТА

«Добрая справа ў прынцыпе не прадугледжвае якую-небудзь карысць. Яна робіцца не для грошай, не для славы, не для нейкай выгоды. А проста так — ад душы. Але бывае, што пад выглядам добрай справы хаваецца фармізм — то на сустрэчу з ветэранамі школьнікаў гвалтам прыцягнуць амаль што не пад роспіс, то якую-небудзь прамую няшчырую перад помнікам скажуць. Ды толькі не перавяліся на беларускай зямлі па-сапраўднаму шчырыя і добрыя справы — напрыклад, магілёўскія ліцэйцы знайшлі закінутую магілу невядомага салдата і самастойна, без усялякіх распараджэнняў і загадаў, прывялі яе ў парадак і ўсталявалі мемарыяльны знак.

Каб даведацца пра падрабязнасці гэтай гісторыі, мы патэлефанавалі ў Магілёў, выхавальніцы Магілёўскага дзяржаўнага абласнога ліцэя № 1 Лідзіі Саенцы. Яна знаходзілася з дзецьмі, калі было знойдзена закінутая магіла: — Гэта было 23 лютага 1999 года, мы са сваімі фізіка-матэматычным класам пайшлі да абеліска ў вёсцы Гаі, што пад Магілёвам. Там пяхаваныя ў брацкай магіле воіны з батальёна міліцыі, якія ў 1941 годзе гераічна абаранялі Магілёў. У нас быў урок мужнасці. Пасля яго разыкоўдзіцца чамусьці не хацелася.

Пагадненне паміж Беларуссю і Расіяй аб вшчачні тэлеканалаў магчыма толькі на парытэтнай аснове
Такі пункт погляду выказаў на прэс-канферэнцыі ў Мінску старшыня Белтэлерадыёкампаніі Аляксандр ЗІМОЎСКІ, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Гэта азначае, што Расійская Федэрацыя павіна ўключыць канал «Беларусь-ТВ» ў свой сасцяпальны пакет (гэта пакет каналаў, якія абавязаны трансляваць усе аператары — кабеліныя, спадарожнікавыя і г.д.). Калі гэта адбудзецца, расійскі бок на свой выбар таксама можа прапанаваць для вышчачна ў Беларусі лубы са сваіх каналаў», — лічыць Аляксандр Зімоўскі. На яго думку, інакш гэта можа адбывацца толькі такім шляхам, якім «Беларусь-ТВ» прапонуе ўраду на расійскі рынак: праз атрыманне ліцэнзій і далейшае заключэнне індывідуальных пагадненняў з аператарамі ў кожным рэгіёне.

Аляксандр Зімоўскі падкрэсліў, што пры падрыхтоўцы двухбоковага пагаднення аб распускудзжвані электронных СМІ на тэрыторыі Беларусі і Расіі заўвагі Белтэлерадыёкампаніі зводзіцца да неабходнасці ўстаўлення парытэтнай асновы.

У ганар герояў вайны гучалі словы ўдзячнасці намесніку міністра эканомікі Анатоля Філонава і Алега Мельнікава: — Дарагія нашы калегі, ветэраны, — звярнуўся да паважаных гасцей Анатоль Васільевіч, — вы заўважце на расійскі рынак: праз атрыманне ліцэнзій і далейшае заключэнне індывідуальных пагадненняў з аператарамі ў кожным рэгіёне.

У ганар герояў вайны гучалі словы ўдзячнасці намесніку міністра эканомікі Анатоля Філонава і Алега Мельнікава: — Дарагія нашы калегі, ветэраны, — звярнуўся да паважаных гасцей Анатоль Васільевіч, — вы заўважце на расійскі рынак: праз атрыманне ліцэнзій і далейшае заключэнне індывідуальных пагадненняў з аператарамі ў кожным рэгіёне.

У ганар герояў вайны гучалі словы ўдзячнасці намесніку міністра эканомікі Анатоля Філонава і Алега Мельнікава: — Дарагія нашы калегі, ветэраны, — звярнуўся да паважаных гасцей Анатоль Васільевіч, — вы заўважце на расійскі рынак: праз атрыманне ліцэнзій і далейшае заключэнне індывідуальных пагадненняў з аператарамі ў кожным рэгіёне.

У ганар герояў вайны гучалі словы ўдзячнасці намесніку міністра эканомікі Анатоля Філонава і Алега Мельнікава: — Дарагія нашы калегі, ветэраны, — звярнуўся да паважаных гасцей Анатоль Васільевіч, — вы заўважце на расійскі рынак: праз атрыманне ліцэнзій і далейшае заключэнне індывідуальных пагадненняў з аператарамі ў кожным рэгіёне.

«БЕЛАРУСБАНК» ЗАПРАШАЕ

Учора на базе КУП Бізнэс-цэнтр «Сталіца» (гасцінны комплекс «Вікторыя»), што на праспекце Пераможцаў, адкрылася новае аддзяленне № 514/400 ААТ «ААБ Беларусбанк».

Паводле слоў дырэктара філіяла № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк» Андрэя КУЛІКА, у новым аддзяленні створаны ўсе ўмовы для аслугоўвання насельніцтва. Юрыдычным і фізічным асобам кваліфікаваны спецыялісты аддзялення будуць аказваць больш за 130 відаў паслуг. Маецца тут і Інфакіёб, дзе прымаюцца безнаўняныя плацэжы.

— Усё ідзе да таго, што колькасць людзей у чэргэ змяншаецца за кошт павелічэння безнаўняных разлікаў, — кажа Андрэй КУЛІКА. — Толькі ў нашым філіяле за красавік безнаўняныя разлікі склалі больш за 20% ад агульнага абароту. Усіх заклікаю карыстацца Інтэрнэт-банкігам ААТ «ААБ Беларусбанк». Я асабіста ўсталяваў дома камп'ютар і, не выходзячы з дому, аплачваю ўсе віды паслуг. Гэта вельмі зручна.

— Да 65-годдзя вызвалення нашай краіны ААТ «ААБ Беларусбанк» праводзіць дзве акцыі для ветэранаў і інвалідаў ВОВ, былых вязняў фашысцкіх канцлягераў, — распавядае **галоўны спецыяліст аддзела крыўтавання насельніцтва аддзялення № 514/400 ААТ «ААБ Беларусбанк» Людміла ЯЎНЕВІЧ.** — Гэта, па-першае, зніжэнне ў два разы працэнтнай стаўкі па крэдытах, якія былі выдзелены раней, па-другое, у перыяд з 1 мая па 1 кастрычніка гэтай года можна атрымаць льготны крэдыт на спажывецкія патрэбы (на тавары айчынай вытворчасці) тэрмінам да 5 гадоў пад 14% гадавы. Сума крэдыту не павіна перавышаць 5 мільянаў беларускіх рублёў. Для таго каб атрымаць крэдыт, гэтай катэгорыі грамадзян патрэбна паказаць пасведчанне ўдзельніка ВОВ, пашпарт і рахунак-фактуру выбранага тавару. Паручыцель для атрымання гэтай льготнага крэдыту не патрэбны.

Як паведамілі ў аддзеле крэдытавання філіяла № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», ветэраны яшчэ не

самастойна прывесці магілу ў парадак і даглядаць яе. Так і зрабілі: пафарбавалі, высеклі кусты і ўсё пачысцілі. З цягам часу ў Лідзіі Дамітрыёўцы мяняліся дзеці (бо на фізіцкае ў ліцэі вучацца толькі 3 га-

выкладчыц ліцэя, па ўласнай ініцыятыве зрабіла на магілу невядомага салдата новы помнік. Надліца на яго прыдумалі самі дзеці: «Невядомы салдат. Кажнаму, хто мучна загінуў на баявым пасту, вечная памяць і слава». У панядзелак гэты помнік ужо ўсталявалі на магіле, а ліцэйцы прывялі тэрыторыю ў парадак.

Лідзія Саенка прызнаецца: — Зараз кажучь на моладзь, што яна такая-сякая, але трэба бачыць людзей. Вось мы працавалі на ўсталяванні помніка пад дажджом. Я не ведаю, што адбываецца з дзецьмі, але яны ставяцца да гэтага вельмі адказна. Іх не трэба прымушаць, не трэба ўгавораваць, яны самі ўсё робяць... Ушанаванне памяці загінулых, магчыма, меней патрэбна са-сім загінулым, а болей — нам і нашым дзецьмі. Яны на гэтым стале-юць, і хто ведае, кажу я ім, ці ўдасца яшчэ калі зрабіць такую вялікую справу. Бо людзі, бывае, пражываюць цэлае жыццё і ўмяраюцца ўсё рабыць толькі для сябе, толькі для сваёй выгоды.

Адкрыццё новага помніка на-мечана на сёння, 8 мая. Уласціцы кветкі на магілу прыйдучы і тыя былыя ліцэйцы, якія 10 гадоў таму выпадкова наткнуліся на гэты апошні прытулак невядомага салдата.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Ім выпала жорсткая доля



настаўнікамі пры любых жыццёвых абставінах. Напрыкладні святая Вялікай Перамогі хочацца знайсці адказ на пытанне: а ці змагі б мы, або сучасная моладзь вытрымаць тыя выпрабаванні, што выпалі на долю салдатаў вайны, юнакоў і

дзяўчат, якім хацелася жыць, кахаць, вессяліцца. А ім выпала жорсткая доля. І вы з гонарам і годнасцю выйшлі з суровых абставінаў.

Марыя ЖЫЛІНСКАЯ, Фота аўтара.

«БЕЛАРУСБАНК» ЗАПРАШАЕ

Учора на базе КУП Бізнэс-цэнтр «Сталіца» (гасцінны комплекс «Вікторыя»), што на праспекце Пераможцаў, адкрылася новае аддзяленне № 514/400 ААТ «ААБ Беларусбанк».

Паводле слоў дырэктара філіяла № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк» Андрэя КУЛІКА, у новым аддзяленні створаны ўсе ўмовы для аслугоўвання насельніцтва. Юрыдычным і фізічным асобам кваліфікаваны спецыялісты аддзялення будуць аказваць больш за 130 відаў паслуг. Маецца тут і Інфакіёб, дзе прымаюцца безнаўняныя плацэжы.

— Усё ідзе да таго, што колькасць людзей у чэргэ змяншаецца за кошт павелічэння безнаўняных разлікаў, — кажа Андрэй КУЛІКА. — Толькі ў нашым філіяле за красавік безнаўняныя разлікі склалі больш за 20% ад агульнага абароту. Усіх заклікаю карыстацца Інтэрнэт-банкігам ААТ «ААБ Беларусбанк». Я асабіста ўсталяваў дома камп'ютар і, не выходзячы з дому, аплачваю ўсе віды паслуг. Гэта вельмі зручна.

— Да 65-годдзя вызвалення нашай краіны ААТ «ААБ Беларусбанк» праводзіць дзве акцыі для ветэранаў і інвалідаў ВОВ, былых вязняў фашысцкіх канцлягераў, — распавядае **галоўны спецыяліст аддзела крыўтавання насельніцтва аддзялення № 514/400 ААТ «ААБ Беларусбанк» Людміла ЯЎНЕВІЧ.** — Гэта, па-першае, зніжэнне ў два разы працэнтнай стаўкі па крэдытах, якія былі выдзелены раней, па-другое, у перыяд з 1 мая па 1 кастрычніка гэтай года можна атрымаць льготны крэдыт на спажывецкія патрэбы (на тавары айчынай вытворчасці) тэрмінам да 5 гадоў пад 14% гадавы. Сума крэдыту не павіна перавышаць 5 мільянаў беларускіх рублёў. Для таго каб атрымаць крэдыт, гэтай катэгорыі грамадзян патрэбна паказаць пасведчанне ўдзельніка ВОВ, пашпарт і рахунак-фактуру выбранага тавару. Паручыцель для атрымання гэтай льготнага крэдыту не патрэбны.

Як паведамілі ў аддзеле крэдытавання філіяла № 514 ААТ «ААБ Беларусбанк», ветэраны яшчэ не

ЛЁС І ПРОЗВІШЧА

Я з гордасцю ўспамінаю сваёй бацьку — гвардыі палкоўніка Лісоўскага Андрэя Іосіфавіча. Яго лёс, жыццёвы і ратны шлях быў для мяне, маіх дзяцей і ўнукаў узорам высокага па-чучыя абавязку, гонару і вернасці да прарсягі.

...Ён нарадзіўся ў глухой вёсцы Віцебскай губерні. Згубіўшы бацьку, ён пайшоў батрачыць, каб дапамагчы сям'і. Падчас Першай сусветнай вайны атрымаў Георгіеўскі крыж чацвёртай ступені. Салдатам яго выбралі свайму прадстаўніком на палкавых сходках і мітынгах. А з 18 сакавіка 1918 года ён свядомы і беспаваротна звязав свой жыццёвы шлях з Чырвонай Арміяй. Давялося служыць на мяжы, змагацца з кантрабандыстамі і бандафінансаванымі, падаўляць мяцежныя групы. Разам з іншымі бацьку накіравалі на аднаўленне гаспадаркі, падарванай вайной. Праз кожную гадоў яго ізноў вярнулі ў Чырвоную Армію.

Бацьку накіравалі ў Мінск, у штаб Заходняй вайсковай акругі. Ішоў са-бач, і яго частка інспектарскія вы-езды ў гарнізоны акругі сталі звыклі-мы. Хутка ён падзяліўся навіной — яму казалі рыхтаванца да пазедзі ў Маскву на вучобу ў Акадэмію генштаба РСЧА. Ішоў 1937 год. Толькі пазней я стаў заўважць нека-торыя змены ў бацьку. Ён стаў за-думны, негаваркі, па начах уста-ваў і блукаў па пакоі, прыслухоўва-ючыся да шуму аўтамашын, што праезджалі за вокнамі. Чамусьці стаў рана прыходзіць дадому, пер-астаў выязджаць у камандзіроўкі. Пра пазедку на вучобу ў Маскву на-огуп не ўгадваў. І толькі ў 1954 го-дзе, пасля атрымання ліста з Ген-пракратуры аб рэабілітацыі яго бра-та, ён адрыў мяне сямейную тайну.

Акавазана, у перыяд яго па-дрыхтоўкі да пазедкі на вучобу ў Ака-дэмію генштаба быў арыштаваны яго-родны брат Мікаіл, які жыў у Сма-ленску. Падставай служыў аналізіям ліста з указаннем на «падаронне» па-ходжанне, пра што сведчыла поль-скае прозвішча... Безумоўна, баць-ка усё ведаў пра брата. І штодзённа

ён чакаў, што за ім, як і за братам, «прыйдучы». Бо нездарма спыніліся інспектарскія камандзіроўкі, перасталі згад-ваць пра вучобу. Ён ча-каў, але лёс пазабавіў яго долі брата.

А ў 1947 годзе баць-ка даведаўся, чаму ж яго не арыштавалі, хоць прозвішча было тое ж. Прыехаўшы пас-ку дэмабілізацыі ў Ві-цебск, ён сустрэўся з некаторымі аднавяс-коўцамі. Яны і расказа-лі яму, як прыязджалі на яго радзіму, шукалі старажылаў і распыта-лі пра яго бацьку. Гэ-тыя старыя і пацвердзі-лі, што бацька сапраў-ды з Віцебскай губерні, а ніякі не палец. Успаміналі яго батрацтва і жабрацкае жыццё. Хутчэй за ўсё, гэта і захаваў жыццё бацьку. Вя-дзучы б, было балюча за брата, але душэўны боль і крывада не заня-мілі розум, і ён сустрэў Вялікую Ай-чынную вайну верным свайму абав-язку. Бацька быў намеснікам ка-мандзіра 10-й гвардыйскай казацка-кавалерыйскай Кубанскай Чырванасцяжнай дывізіі, 23 лістапада 1943 года

ды з Віцебскай губерні, а ніякі не палец. Успаміналі яго батрацтва і жабрацкае жыццё. Хутчэй за ўсё, гэта і захаваў жыццё бацьку. Вя-дзучы б, было балюча за брата, але душэўны боль і крывада не заня-мілі розум, і ён сустрэў Вялікую Ай-чынную вайну верным свайму абав-язку. Бацька быў намеснікам ка-мандзіра 10-й гвардыйскай казацка-кавалерыйскай Кубанскай Чыр-ванасцяжнай дывізіі.

Баявы шлях дывізіі праходзіў праз родную Беларусь. Тры палкі былі ўра-стоены ганаровых найменняў Кубан-ска-Баранавіцкіх. За ратныя подзвігі 6700 воінаў дывізіі былі ўзнагароджа-ны ордэнамі і медалямі, а 5 чалавек атрымалі званне Героя Савецкага Са-юза. Яго нечакана вызвалі ў Нарк-мат абароны ў Маскву. І прапанава-лі новую пасаду, якую ён не чакаў. Па-колькі яго прозвішча мела польскае паходжанне, бацьку было загадана прыняць пасаду намесніка камандзі-ра першай Польскай дывізіі імя Та-дэвуша Касцюшкі. Яго не кажа, а па-радковы ў жыцці бываюць. У адным выпадку брата расстралялі за нібыта польскае прозвішча, а ў іншым — гэ-тае прозвішча прызналі і ўзвесцілі.

Так ён памянуў казаскую папу-ку на польскую «канфедэратку». Новая служба патрабавала новых рашэн-няў, новых падыходаў. І толькі ра-нейшая бурка, кінажол, шапка і па-пах заўсёды былі пры ім. Гэта па-лячана жыццё, успамінаў бацька.

Першая пяхотная дывізія Т. Кас-цюшкі атрымала баявое хрышчэн-

Польшча — у пераліку краін, дзе засвяціўся вірус свінога грыпу

Нягледзячы на ўсе разважаныя скептыкаў, што паніка вакол свінога грыпу іграе галоўным чынам на карысць фармацэўтычных вытворцаў, небеспечны штат працягвае завабываць усё новыя тэрыторыі. Так, толькі за адны суткі ў Еўропе было пацверджана 17 новых выпадкаў захворвання людзей на грып А/Н1Н1. Прычым да краін, дзе ўпершыню быў выяўлены небяспечны вірус, далучыліся Швецыя і Польшча. Медыкі вяршавскага інфекцыйнага шпітала пацвердзілі інфіцыраванне вірусам грыпу А/Н1Н1 58-гадовай жанчыны, якая вярнулася ў Польшчу з ЗША. Жанчына знаходзіцца цяпер у інфекцыйнай аддзялення, стан пацыента застаецца стабільным. У Іспаніі агуль-ная колькасць носьбітаў віруса перавысіла 80 чалавек. Пад нагля-дам урачоў з падарэннем на свіны грып застаюцца яшчэ 49 чала-век. Усяго на еўрапейскім кантыненте лабараторна пацверджаны 142 выпадкі захворвання ў 13 еўрапейскіх краінах. У Вялікабрытаніі выяўлены 32 захворвалы, у Францыі — 7, у Германіі — 9, у Італіі — 5 і г.д. За межамі Еўропы на ранішчу 7 мая было пацверджана ў агуль-най складанасці 2075 выпадкаў інфіцыравання новым грыпам і 44 смеротныя выпадкі. У Злучаных Штатах Амерыкі колькасць інфіцы-раваных дасягнула ўжо 745 чалавек...

Надзея НІКАЛАЕВА.

НАЙБОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПЕНСІЯНЕРАЎ — У НАВУЦЫ І МАСТАЦТВЕ

Сярэдні ўзрост грамадзян, занятых у эканоміцы Беларусі, складае 40,1 года. Пры гэтым, паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэта, сярод жанчын летася гэты паказчык адпавядаў 39,9, тады як сярод мужчын — 40,3 года.

Я адзначаю ў Нацыянальным статамітэце, апошнім часам узрастае структура работніцкай краіны практычна не змяняецца, фактычна палова з іх знаходзіцца ў межах ад 30 да 49, а чэць — да 30 гадоў. Але ў той жа час пакрысе павялічваецца паказчык занятасці ў эканоміцы пенсіянераў, мужчын ва ўзросце за 60 і жанчын ва ўзросце за 55 гадоў — летася на гэту катэгорыю прыпадала 7,9% працаўнікоў.

Самая высокая доля работніцкай у пенсійным узросце адзнача-ецца ў навуцы і навуковым аслугоўванні (19,7%) і мастацтве (18,5%). З іншага боку, найбольш прывабылі для моладзі з'яўляюцца такія галіны, як невытворчыя віды бытавога аслугоўвання, будаўніцтва, фінансы, крэдыт і страхаванне, гандаль і грамадскае харча-ванне, інфармацыйна-вылічальнае аслугоўванне — тут удзельная вага работніцкай ва ўзросце да 30 гадоў знаходзіцца ў межах 29-36%. Пры гэтым тую ж моладзь мала цікавіць сельская гаспадарка, дзе доля работніцкай ва ўзросце да 30 гадоў адпавядае ўсяго 17,8%.

Я адзначаю ў Нацыянальным статамітэце, у Беларусі захоў-ваецца даволі высокі адукацыйны ўзровень працаўнікоў, напрыкан-цы мінулага года 23,8% з іх мелі вышэйшую, 22,7% — сярэднюю спецыяльную, 20,3% — прафесійна-тэхнічную, і толькі 29,8% — агуль-ную сярэднюю, а 3,4% — агульную базавую адукацыю. Прычым най-больш высокі адукацыйны ўзровень адзначаецца ў жанчын, сярод якіх 54,6% мелі вышэйшую і сярэднюю спецыяльную адукацыю. Па-добны паказчык сярод мужчын — толькі 37,1%. Гэтым, у прыватнасці, можна патлумачыць той факт, што ў агульнай колькасці служачых пераважліва жанчыны (удзельная вага 68,1%), а ў агульнай колькасці рабочых — мужчыны (56,3%). Перш-наперш «жаночымі» з'яўляюцца такія галіны айчынай эканомікі, як гандаль і грамадскае харча-ванне (73,9% ад агульнай колькасці работніцкай), культура (74,1%), адукацыя (81,2%) і ахова здароўя (85,7%), у той час як «муж-чыньскімі» — жыллёва-камунальная гаспадарка (64%), транспарт (70,7%), будаўніцтва (78,8%) і лясная гаспадарка (83,5%).

Сяргей ГРЫБ.

Абзац

■ У Мінску рэалізацыя спіртных напояў 9 мая ў радыўсе 500 м ад месца правядзення святковых мерапрыемстваў будзе забаронена ў адпаведнасці з законам аб правядзенні масавых мерапрыемстваў.

■ Буйное ДТЗ адбылося на вуліцы Чыгуначнай у Мінску. У выніку сутыкнення маршрутнага таксі з тралейбусам пацяр-пелі 6 чалавек, усе яны дастаўлены ў Бальніцкую хуткай медыцыйскай дапамогі. Тралейбус ехаў на дазваляльны сігнал святлафора, але быў вымушаны спыніцца для таго, каб не закраніць рабочага, што падмятаў праезную частку. З-за не-чаканага прыпынку тралейбуса вадзіцель маршрутнага таксі не паспеў зраэгаваць і ўрэзаўся ў яго заду.

■ Пацыент віцебскага абласнога кардыялагічнага дыспансэра пры-гавораны да сямі гадоў пазбаўлення волі за напад на вахцёра. Інды-дэнт адбыўся раніцай. Супрацоўнік на вахце адмовіўся выпускаць пацыента на прагулку ў незадолены час, аднак мужчына усё ж ахві-цыві сваё жаданне. Вяртаючыся, парушальнік парадку адмовіўся па-ведзіць сваё імя, а за настойлівасць наёб вахцёраў некалькі нажа-выя раненуць у грудзі і шыю, пасля чаго сапалілі явярнуць у сваю палату. Дзякуючы сведкам, пацярпела ўдалося выратаваць і хутка вылічыць злачынцу. За нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў ін-валід 2-й групы па сардэчных захворваннях, 1954 г.н., судзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі. Акрамя гэтага, яму давядзецца выплаціць Вр5 млн за маральны ўрон пацярпеламу і Вр5,5 млн — за лячэнне.

■ Двое маладых мінчан зваліліся з вышніх памаў і заста-ліся жывыя. Адзін зваліўся з 9-га паверха, другі — з 8-га. Абод-ва дастаўлены ў Бальніцкую хуткай медпамагі з цяжкімі траў-мамі. Усе абставіны надзвычайнага здарэння высвятляюцца.

■ У Гомелі з аўдыёчнай прададзена грамадскай прыбырэння за Вр101 млн, паведамілі БЕЛТА ў Гомельскім абласным фондзе дзяржмаёмас-ці. Аб'ект размешчаны ў адным са сталых раёнаў горада, яго пло-шча — 108 кв. м., прыбырэння працягла час не акуплявалася, у сувязі з ч

«Сёння»

Чырвоная змена

«Ёўрабачанне-2009»:

НА КРЫЛАХ ПЕСНІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Што ўбачым?

Найперш чырымонія адкрыцця «Ёўрабачання» 10 мая. Прычым, як ні дзіўна, трансляцыя ёе будзе не Першы канал, а АНТ — па дамоўленасці з расійскім тэлеканалам—арганізатарам. Ва ўрачыстым канцэртзе адкрыцця возьмуць удзел зоркі «Ёўрабачання» мінулых гадоў — сама першая пераможца конкурсу Ліз Асія (Швейцарыя), гурт «Чынгіз-Хан» (Германія), Руслана (Украіна) Марыя Шарыфавіч (Сербія) і, натуральна, леташні трыумфатар Дзіма Білан — яшчэ больш сучудныя, зарослыя і панарейшаму неханжаты.

12 мая адбудзецца першы паўфінал конкурсу. Для беларусаў гэта будзе сапраўдна гульня на нервах — па-першае, таму, што завершыцца трансляцыя толькі апоўначча, па-другое, таму, што пасля першых рэпетыцый глядацкія ацэнкі беларускага прадстаўніча як ніколі супярэчлівыя — ад «бездакорны валал, магчымы фіналіст» да «жаліва, відэочыны аўтсайдар!».

Першая рэпетыцыя Беларусі была фактычна сарваная з-за адсутнасці неабходнага абсталявання, таму арганізатары дазволілі правесці дадаткова тэхнічную праверку і настройку, пасля якой дэлегацыя Беларусі як быццам задаволеная. «Мы не сочым цяпер за стайкімі букмекераў, у асноўным усё засяроджана на рабоце, — расказвала выканаўчы прадзюсар дзірэжыкі музычнай і забавуляльнай праграм Белтэлерадыёкампаніі Анастасія Ціхановіч. — Пакуль што усё атрымліваецца, вельмі радуе павышаная ўвага прэсы, у нас многа дадатковых інтэрв’ю, сёння (7 мая — **Аўт.**) адбудзецца другая прэс-канферэн-

«Мы ведаем і памятаем пра бяспрыкладны подзвіг нашага земляка...»

3 ліпеня на будынку школы, дзе вучыўся герой-танкіст Андрэй Усаў, будзе ўсталявана мемарыяльная пліта

19 сакавіка ў «Звяздзе» пад рубрыкай «Радавая Перамогі» быў змешчаны артыкул «Тут і выдмуліць нічога не трэба...» Нагадаем каротка, што гаворка ў ім ішла пра подзвіг савецкіх танкістаў, здзейснены ў жніўні 1941 года пад Гатчынай. Тады экіпаж цяжкага танка КВ-1 пад камандаваннем старшага лейтэнанта Зіновія Каланава ў адным б-ы знішчыў 22 нямецкія танкі, 4 бронетранспартэры і 2 супрацітанкавыя гарматы (за ўся таякавая рота — 43 варажыя браніраваныя машыны). Выпадкі, як адзначалася, далёка неадарваныя, які дэртагэтуль згадваецца і абмяркоўваецца ў шматлікіх крыніцах. Камандзірам гарматы ў тым экіпажы быў старшы сяржант Андрэй Усаў з вёскі Барсукі Дубровенскага раёна. За той бой 19 жніўня ён быў узнагароджаны ордэнам Леніна, які быў уручоны яму ў Смольным. Камандзірскаму танку тады было прысвоена імя «Андрэй Усаў», баявая машына дайшла да Берліна. Андрэй Міхайлавіч скончыў ваіну ў званні старшага лейтэнанта, акрамя ордэна Леніна быў узнагароджаны ордэнам Айчынай ваіны II ступені, ордэнам Чырвонай Зоркі, медаламі. На баявым рахунку героя былі 41 знішчаны нямецкі танк, больш за 30 гармат і мінамётнаў, 450 фашыстаў...

Колішні настаўнік гісторыі, цяпер — пенсіянер, старшыя піравічнай арганізацыі ветэранаў ваіны і працы КУСПГ «Зарубы» Дубровенскага раёна Мікалай Іванавіч Мартынаў даслаў у рэдакцыю ліст, дзе апроч інавава гздаваў подзвіг земляка, пісаў, што лёс, служэнне Радзіме Андрэй Усава павінны стаць нароўні з імёнамі іншых герояў прыкладам для студэнтаў, школьнікаў неакежанай Беларусі. Аднак, канстатаваў далей наш аўтар, ні ў адным школьным падручніку па гісторыі краіны яго імя не згадваецца. «Няўжо тая сапраўды гераічная эпопея не зацікавіла ніводнага мастака, паэта, кінасцэнарыста?!. Тым больш што ў гэтым выпадку і выдмуліць нічога не давядзецца!». Далей Мікалай Іванавіч пісаў, што, можа, лістом зацікавіцца ідэалагічны аддзел Дубровенскага райвыканкама, і Зарубскі сярэдній школе, у якой вучыўся славаўлены танкіст Андрэй Усаў, будзе прысвоена яго імя. «А перад фасадам будынка школы зазаве бронзай помнік нашаму сьлінным земляку. І грошы ж у нас можна сабраць «сумі светам!». Гэта было б вельмі правільна і справядліва ў дачыненні да чалавека, чые баявыя подзвігі і усё жыццё якога з’яўляюцца прыкладам для нашчадкаў».

Пасля выхаду публікацыі мы атрымалі афішынёнае рэагаванне ад Дубровенскага раённага выканаўчага камітэта, дзе адразу падкрэслівалася, што «робота па ўвёкавенчанні памяці абаронцаў Айчыны, загінулых пры вызваленні Дубровенскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама нашых землякоў, якія здзейс-

Дапамога сямейнаму дзіцячаму дому Новікаў будзе аказана, як і было абяцана

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Клопат пра дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, вельмі важны, аднак ён — толькі адзін са шматлікіх вашых клопатаў. Раскажыце, чым яшчэ жыве сёння Смаргонскі раён.

— Раён зараз дынамічна развіваецца. Смаргонь — гэта і прамысловы горад, і цэнтр развітой сельскай гаспадаркі. На Дажынках 2008 года Смаргоншчына была прызнана лепшым раёнам у вобласці. Тры апошнія гады запар назва раёна зданічалася на рэспубліканскай Дошчы Пашаны па выкананні прагнозных паказчыкаў як у прамысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы. Калі вярнуцца да сацыяльнай сферы, то і тут наш клопат не абмяжоўваецца толькі няўдалымі сям’ямі і дзямі з гэтых сям’яў. У апошнія гады ў нас была праблема з другой змайной у агульнаадукацыйных школах горада. Пытанне ўдалося вырашыць, калі ў 2006 годзе была зданічана ў эксплуатацыю новая школа на 1190 месцаў. Пяць гадоў таму мы пабудавалі Палац шлюбна, як і ацэнкі Міністэрства юстыцыі, лічыцца адным з лепшых у краіне.

У раёне шмат будучага жылля. На маю асабістую думку, без рашэння жылёвых праблем далей рухаць эканоміку немагчыма. Мы задаволены тым, што пляцоўка будучай атамнай электра-

туго (вячэрнюю) рэпетыцыю, і не пастаўлены нумар, а выключна песню.

У кожнай краіне журы складаецца з 5 чалавек — разнаполых і рознага ўзросту, але ўсе яны павінны мець дачыненне да музыкі. Напрыклад, расійскае прафесійнае журы ўзначальвае не хто іншы, як Філіп Кіркораў. Склад беларускага журы пакуль не раскрываецца — але па ўмовах конкурсу, ён павінен быць абнарадаваны да фіналу «Ёўрабачання» кі падчас фіналу.

14 мая ўжо без тэлефонаў у руках глядзім другі паўфінал, 16 мая — фінал «Ёўрабачання», дзе ўжо чакаюць канкурэнтаў 5 аўтаматычных фіналістаў — Анастасія Прыходька (Расія), Патрысія Каас (Францыя), Сораяя (Іспанія), Алекс С і Оскар Лойя (Германія) і Джэйд (Вялікабрытанія).

Хто ў фаворы?

Хто тыя 20 шчасліўчых, якія пройдуць у фінал конкурсу, і ў каго найвышэйшыя шанцы стаць пераможцам? Хоць і лічыцца, што букмекерскія стайкі не адлюстроўваюць рэальную карціну падзей, але штогод мільёны прыхільнікаў «Ёўрабачання» з азартам уключаюць у гульніно «адгадай пераможцу». Сёлета, паводле зводных звестак інтэрнэт-чатаў і ставак еўрапейскіх букмекераў, выразных лідараў пяцёра.

Патрысія Каас. Зразумела — калі выступіла зорка такога ўзроўню, за ёй стаіць вялізная армія прыхільнікаў, і шанцы ў ёй значна вышэйшыя, чым, скажам, у 18-гадовай артыстка з маленькай балканскай краіны. Але аднаго толькі імя мала — напрыклад, брытанскую канкурсантку, нягледзячы на тое, што музыку для яе песні напісаў знакаміты Эндру Лойд Уэбер, ніколі ўсэрвіз не разглядае як фаварытку. На-

а выстаіць гэтыя самыя балы, нагадаем, сёлета дзавядзецца сумесна тэлегляданне і прафесійнаму журы. У паўфіналах будзе дзейнічаць леташняя сістэма — 9 выканаўцаў трапляць у фінал па выніках глядацкага галасавання, яшчэ адзін праходзіць рашэннем журы. У фінале галасы журы і глядачоў улічваюцца 50/50, прычым судзіць будучацянэваць не прамы эфір, а яго дру-

Вяртаючыся да надрукаванага

Была вайна

Саламянка

Так у Смiлавiчэка завуць месца, дзе 14 кастрычніка 1941 год (на нашы Пакровы і на iўдзейскi Новы год), было забiта звыш двух тысяч месцiчаў, пераважаю яўрэяў.

Але і пасля немцы і iх праслукчык не супакоiлiся: нехта данёс iм, што дома ў санiтаркi Анюты хавалася яўрэйка з дзiецем. Прыехалi, перавярнуцi ўвесь той «дом», залезлi на гарышча — загалдi перапуджанай жанчыне спускацца ўнiз, iсцi да машыны. Калi нявольнiкi быцi ўжо ў кузаве, адзiн з немцаў «су-божыцца», i паказавыцi на дзiцячын кул, раптам загадаў: «Вэк. Чурацк!».

Уцякай, маўпунь! Дзiця цацкалася на ад жаху, уцяпалiся ў матуліну спаднiцу. А тая разумела адно: у яе — шанцаў няма, у дзiццi — ёсць... — Мiша, Бокам нашым малю, — укленьчыла яна перад вадзiцедем, — выратуй маю Ларыску!

У Мiхалiа самога было тroe дзiцецi, таму сэрца разрывалася ад жалю. «Прападзе ж малое... Адно... Можна, i праўда забраць? А з другога боку, вынашыць ж i iх, усю сям’ю, могуць расстраляць... Што рабiць?» Павагаўшыся, шадрё асмялёў — па прасiцу дазволу забраць малую. Не мець здзiвiўся, але iярэчыць не стаў. Не iярэчыла i жонка.

...На яе глядзелi такiя сiняя, такiя гаротныя дзiцячыя вочы, што яна i сама заплakала, прыняла сiрацiну. Аднак пасля смерцi мужа, кi меў сувязь з партызанамi, хаваль яе ў сябе стала яшчэ больш небяспечна: Стэфка пераправiла дзiця да сваiх у вёску Адiнь...

Пасля ваiны Ларыска пачала хадзiць у Смiлавiцкую сярэднюю школу. Там яна сустрэла сваю родную сястру Люсю, каяя ў час лiхалецця хавалася ў iншай сям’i, а потым нарэшце i бацьку. Той забраў iх да сябе. Неiкi час Ларыса пiсала сваiм выратавальнiкам, скардзiлася, што ёй дрэнна жывецца з махачай. Потым перапiска абарвалася. Цi жывяа яна, не вядома. Вядома, што мацi яе, Малка, каяя так шкадавала дачок i так хавала жыць, навечна засталася на той Саламянцы.

Уладзiмiр ШУЛЯКОЎСКI.

на тэрыторыі раёна знаходзіцца 30 воінскіх пакаваннаў, дзе знайшлі спакой 38 420 абаронцаў Айчыны, імёны больш за 18 000 з іх устаюць пера за апошнія 10 гадоў дзякуючы працы, праведзенай раённай пошукавай групай у Падольскім архіве і з кнігамі «Памяць» абласцей Расійскай Федэрацыі. Усе брацкія магілы замацаваны за сельскімі выканкамамі, школамі. Сельскімі Саветамі, УП ЖКГ «Дуброўна-Камунальны», на баланс якіх знаходзіцца воінска пахаванні, штогод праводзіцца касметычны рамонт помнікаў.

Падчас праведзенай работы за апошнія 5 гадоў увёкавенча памяць 5520 загінулых воінаў. Адраментаваны і добраўпарадкаваны брацкія пахаванні і абеліскі, размешчаныя на магістралі Брэст — мяжа Расійскай Федэрацыі: мемарыяльны комплекс «Ярленкі», брацкія пахаванні вёсак Шухоўцы і Косціна, помнікі Асінторфскім падполшчыкам і воінам 1-й штурмавой Смаленскай брыгады, а таксама брацкія магілы вёсак Целянін, Петрыкі, Буда, пас. Асінторф. Пра пераводзчыка рамонт і добраўпарадкаванне воінск пахаванняў вёсак Баброва і Чырвоная Слабада. На гэтыя мэты за кошт сродкаў абласнога і раённага бюджэта накіравана 336 мільёнаў рублёў, у тым ліку 28 мільёнаў рублёў, заробленых жыхарамі раёна на суботніку.

Сяргей РАСОЛЬКА.

станцыі абрана на адлегласці 25 кіламетраў ад горада Смаргоні. Гэта дасць дадатковы імпульс развіццю нашых прадпрыемстваў, рэгіёна ў цэлым. Гэта і заробак, і цана электраэнергіі... У савецкія часы планавалася, што Смаргонь вырасце да 100 тысяч насельніцтва. Частка прадпрыемстваў Мінскага вытворчага аб’яднання «Трактарны завод» павіна была пераехаць сюды. Аднак пасля развалу Саюза гэтыя планы не спраўдзіліся. Сёння ў Смаргоні пражывае 36 тысяч чалавек. Цяпер у нас ёсць надзея, што росквіт рэгіёна адбудзецца ў набліжэйшых часы.

Праз будаўніцтва жылля нам удаецца задаволіць кадравы голад. Па ініцыятыве адміністрацыі раёна створаны Клуб маладога спецыяліста. Наша палітыка такая: не трэба бяцца маладых спецыялістаў на адказных пасадах. Нам, нягледзячы на агульныя для краіны праблемы недахопу кадраў, удалося стварыць пэўны і рэзерв. Лічыцца два-тры гады таму ў нас вельмі не хвала медработніцкаў. Тады мы прынялі рашэнне аб стварэнні жылывага кааператыва для персаналу раённай бальніцы і работнікаў аддзела аховы здароўя. Сёння ў нас усё вакансіі ў гэтай сфэры занятыя.

Мы шмат будзем у аграгарадках. Імкнёмся, каб у кожным вёсцы годны дзіцячы садок, крама, школа, бальніца, клуб, каб там мелася добрае асяпленне, а людзі маглі атрымліваць дадатковы для нармальнага жыцця заробак. Паводле заробкаў, дарчыя, Смаргонь знаходзіцца ў пяцёрцы першых у вобласці як па сельскай гаспадар-



Сымвалам цперашаага конкурсу стала не толькі казанчая жар-птушка, але таксама «Міс свету-2008» расіянка Ксенія Сухінава — прыгажуня знялася для плакатаў і прэзентацыі усіх 42 краін-удзельніц.

зіральнікі лічаць, што на фоне шматлікіх яскравых шоу песня Патрысіі Каас можа ўзяць... якраз адсутнасцю шоу — прастай баладнай прыгажосцю.

Сакіс Рувас. Пасля таго як Дзіма Білан так бліскава пацвердзіў, што спосех можа прыйсці з другой спробы, грэх быць гату спробу не зрабіць. На баку грэчаскага спевака, у прыватнасці, вопыт удзелу ў «Ёўрабачанні-2004» і вядзенне конкурсу ў 2006-м, неўміручы вобарадз брутальнага мача, эфектнае шоу і асабістыя сімпатыі Філіпа Кіркорава. З інаша боку, мальтыйка К’яра ўжо нават не ў другі, а ў трэці раз штурмуе конкурс — чыя спроба будзе больш удалай, цікава?

Хадзісе. Шанцы турэцкай спявачкі букмекеры ацэньваюць як вельмі высокай, практычна ва ўсіх прагнозах яна ўваходзіць у тройку лідараў. Напэўна, таму, што ўсё пры ёй: усходні каларыт, абаязкавае шоу і крыку эротыкі. Апошнім часам, праўда, рытэын турчанкі панізіўся — кажучы, яе жывое выступленне выглядае не вельмі эфектна.

Святлана Лабада. Прадстаўніца Украіны вельмі хадла зрабіць шоу для свайго нумара — каб знайсці грошы, давялося нават закласці кватэру ў Кіеве. Пасля гэтага, дарэчы, у конкурснай песні «Be my Valentine» з’явілася другая назва — «Anti-crisis girl», а для пастанючкі нумара было закуплена ў Ганконгу

Саламянка

Тэлесеткі

Што глядзець 9 мая?

Традыцыйна ў Дзень Перамогі ўсе тыя, у каго не атрымалася асабіста трапіць на ўрачыстае шэсце ветэранаў Вялікай Айчыннай ваіны і ўзяць удзел ва ўскладанні кветак на Плошчы Перамогі, могуць далучыцца да ўшанавання праз прамую трансляцыю шэсця на ўсіх цэнтральных тэлеканалах. Але гэтак жа традыцыяна кожны з каналаў рыхтуе ў гэты дзень для сваіх глядачоў сюрыпрызы і падарункі — канцэрты, дакументальныя і мастацкія фільмы, дабрачыннымі спецакравы. Чаго чакаць ад беларускіх тэлеканалаў сёлета?

Паміць у колеры

Мы прызвычаліся да таго, што большасць старых савецкіх фільмаў пра ваіну — чорна-белыя, як быццам вышліваў ад часу, але гэта ніколі не перашкаджала ўспрыманню. Цяпер жа ўпершыню ўстаць адвартотны працэс — манакромныя шэдзёры абараннамі сучаснымі кіношнікмі набудуць колер. У прыватнасці, заіграюць фарбамі кінастужка «У бой ідуць старыя» (тэлеканал АНТ, 9 мая) і, легендарныя серыял «Сямнаццаць ігменныя вясны» (РТР-Беларусь, з 4 мая). Дзеля расфарбоўкі, дарэчы, давялося задзейнічаць не толькі звышсучасную камп’ютарную тэхніку, але і падняць мноства архіўных дакументаў, кансультавацца са спецыялістамі наокол дакладных колераў вайсковай формы і тэхнікі...



Песні праўнікаў ваіны

Які ж святочны эфір будзе канцэртаў з любімымі і даўно жывымі песнямі — «Кадшо», «Генячык», «Смулка», «На безымянай вышыні», «Жураўлі», «Тры танкісты», «Цёмная ноч»... Але тэлеканал АНТ знайшоў новы падыход да ўрачыстага песненага ўшанавання.

Усе гэтыя кампазіцыі — сумныя і вясёлыя, народныя і «кіношныя», пра пачатак Вялікай Айчыннай ваіны і пра яе заканчэнне, пра Дзень Перамогі — будуць выконваць зусім новыя артысты ва ўзросце ад 5 да 13 гадоў. Ужо нават не ўнукі, а праўнікі былых франтавікоў. Ды і вядучыя канцэрта будучэ зусім юныя — Ксенія Сіпінкі і Андрэй Кунец.

І зноў танцы


Яшчэ адну зяматчыную праграму, прысвечаную Дню Перамогі, канал АНТ пакажа 10 мая — спецыяльны выпуск шоу «Ледавіковы перыяд», тэмаў якога сталі яакіх песні ваенных гадоў. У гэтым выпадку, які самі ўдзельнікі лічаць адным з найбольш цікавых і кранальных па атмасферы, на лёдзе ўвасобленыя песні, добра знаёмыя некалькім пакаленням. Напрыклад, Жанна Фрыскел і Віталь Новікаў выбралі для свайго нумара песню «Дзе ж вы цяпер, сябры-аднапалчане», Валерыя Ланская і Алексей Глудзін — «Ля чорнага мора» Леаніда Уцёвава, Вадым Калгану і Таццяна Наука па-новому раскажучы, як «Вось нехта з горацкі спусціўся», Косця Ціо і Марыя Пятрова «ажывяць» песню «Цёмная ноч» у выкананні Марка Бернеса, Алёна Бабенка і Раман Кастамаруў паставяць нумар на «Эх, дарогі» у выкананні Мусліма Мамаевава...



У Дзень Перамогі на Першым канале — даўно абяцаная прэм’ера, востражэзятая 4-серыйная ваен-

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Вікторыя Ц



У ДВАЦЦАЦІ ХВІЛІНАХ АД ПАЎФІНАЛУ

Хажэйная зборная Беларусі па-кінула чэмпіянат свету. Падпечныя Глена Хэнлана як і абяцалі, далі бой мінулагадзям чэмпіёну свету — расіянам, але прайгралі — 3:4. На працягу сустрэчы беларусы перыяд завяршылі зняўвай нічыёй, то ў другім было зняўвай нашу каманду наперад, але расіяне хутка адгрываліся. Трэці перыяд завяршыўся ўнічыю — 3:3, і супернік замяніў варатар — замест зоркі НХЛ Ільі Брызгалова выйшаў Аляксандр Яраменка. У трэцім перыядзе Ілья Кавальчук вывёў наперад расійскую дружыну і гэту мінімальную перавагу наш супернік захаваў да канца матча.

Галоўны трэнер беларускай дружыны Глен ХЭНЛАН павінаваў расійскага калегу з «вядліка перамогай» і пажадаў поспехаў надалей. «Я ганаруся сваёй камандай. У гульні з чэмпіёнамі свету, якія, безумоўна, мацнейшыя за нас па шэрагу пазіцый, мы паказалі добрыя хакей і аказалі дастойнае супраўленне. У нас сапраўды быў шанц атрымаць перамогу, хлопцы зрабілі для гэтага ўсё магчымае. Прычым ні ў якім разе не спадзяваліся давертаіму да авертайму ці серыі булітаў. Але лёс сёння распарэдзіў інакш. Калі я разупэўніўся ў нашай перамозе? Толькі з фінальнай сірэнай. Інакш які б я быў трэнер...»

Галоўны трэнер расіяна Вячаслаў БЫКАЎ растлумачыў, чаму ў матчы з беларусамі мы не убачылі тоўі каманды, якая рвала на часткі ўсё на папярэдняй стадыі: «Тая адказнасць, якая ляжала на нас, перадалася хлопцам. Таму яны і выгледзілі заняўвай. У сувязі з гэтым не ўсё атрымлівалася тактычна, хоць жаданне было. Але ў трэцім перыядзе хлопцы ўсё рабілі

дакладна». Наконт замены варатару трэнер растлумачыў наступнае: «Я павінен прымаць рашэнні, а не займацца сантыментамі. Важна быць у бок Ільі. Магчыма, нервовае напружанне яму таксама перадалося. Але выйграе ці прайграе каманда. Мінуты матч Сашы даў нам упэўненасць у тым, што гэта рашэнне павінана быць прынята. Ніхто не збіраецца шукаць хлопчыка для біцця і звальваць на яго тое, што не атрымалася... Разумеюць, перарабіць рускага гульця за дзве секунды немагчыма. Ён прывык гуляць у прыгожы, відовішчны хакей. Мы што, павінны біць яго за жаданне аддаць прыгожы пас, замкнуць у пустыя вароты? Ад жадання прыгожай гульні нікуды не дзецца, гэта рускія хлопцы».

Нападаючы зборнай Расіі Аляксей МАРОЗАЎ пасля матча пахваліў суперніка: «Так, у нас многае не атрымалася, не ўдалося выканаць пастаўленую задачу: забіць першымі і потым павялічыць разрыў. Мы, наадварот, прапусцілі, і супернік вёў у ліку. Гуляць стала цяжка, іх варатар злавіў кураж, цяжка было яго прабіць. Мы чакалі, што калі беларусы заб'юць першымі, то яшчэ больш будучь будаваць вязкую абарону ў сярэдняй зоне. Ведалі, што ў іх добрая рэалізацыя большасці. Апасаліся іх лідараў, таго ж Антоненку. Беларусь заслужыла месца ў чэрыфінале. Яны здорава з фінамі згулялі. Там шмат добрых гульцоў з НХЛ і КХЛ. Перспектыўная каманда».

Беларускія нападаючы таксама падзяліліся пасля матча сваімі меркаваннямі. «Да крыху кур'ёзнага гола Кавальчука гульня складалася для нас як нельга лепш. Увогуле думаю, што акрамя гэтага моманту нас няма чым пагракнуць, змагаіліся ўсё да апошняга», — сказаў Міхал ГРАБОЎСКІ. Кан-

станцін КАЛЬЦОЎ увогуле ўпэўнены, што Беларусь павінана была ісці далей. «У нас несумненна быў шанц на большае, — сказаў ён. — Расіяне нерваліся, гэта было бачна на працягу амаль усёй гульні. А саблява — калі мы ў канцы другога перыяду зраўнялі. У распранальні мы казалі сабе: «У нас засталася дваццаць хвілін да паўфіналу». І сапраўды, нічога немагчымага не было... Таму чэмпіянат пакіне дваеякі паўцы: ў плізі-оф асабіліся. Але зрабіць крок на прыступку вышэй пакуль не атрымалася».

Аляксей КАЛЬЦОЎ расказаў, што вельмі задаволены атмасферай у зборнай: «Упэўнены, што нават нягледзячы на ​​непрыемны асадак ад паражэння, гульня прынесла задавальненне прыхільнікам нашай зборнай. Для ўсіх было відавочным, што мы мелі права прэтэндаваць на большае, мы мала ў чым саступалі. Чэмпіянат няпроста для мяне пачынаўся, але пакіне, хутчэй, прыемныя ўспаміны. Прыезд у зборную увогуле як глыток свежага паветра. З задавальненнем зноў прыеду на Алімпіяду, калі не перашкодзяць траўмы. Як рука? Ды ўжо не важна...»

Найбольшую колькасць ачкоў па сістэме «гол+пас» набраў Міхал Грабоўскі — 9 (3+6). Далей ідуць Алег Антоненка — 6 (3+3), Аляксей Калюжны — 6 (1+5), Руслан Салей — 5 (2+3), Аляксей Угараў — 2 (2+0), Сяргей Дзямагін — 2 (1+1), Андрэй Стась, Канстанцін Кальцоў — па 1 (1+0), Андрэй Башко, Яраслаў Чурчыс — па 1 (0+1).

Услед за зборнай Беларусі зборна-дзічкамі чэрыфіналу сталі зборная Фінляндыі. 6 мая бронзавыя прызёры мінулагадзям першынства з лікам 2:3 саступілі амерыканцам. 8 мая каманда ЗША згуляе ў паўфінале з чэмпіёнамі свету Расіяй. Алена АЎЧЫННІКАВА.

Сёння Месяц Першая квадра. Месяц у сузор'і Скарыёна. Імяніны Пр. Марка, Сільвестра, Сяргея. К. Ільі, Віктара, Міхала, Пятра, Станіслава.



Надвор'е на зяўтра. Геамагнітныя ўзрушэнні. Агляданні: німа прылітальных узрушэнняў, невялікіх геамагнітных узрушэнняў, слабая геамагнітная буря.

У суседзі. Вярбава +18...+21°C, Віцебск +18...+21°C, Гродна +17...+18°C, Мінск +18...+20°C, Магілёў +18...+20°C, Брэст +18...+19°C, Гомель +18...+21°C.

8 мая 1765 год — распачае будаўніцтва Агінскага канала, які злучаў басейны ракі Нёмана і Дняпра (будаўніцтва

Дзве даты. Цытата дня. 1765 год — распачае будаўніцтва Агінскага канала, які злучаў басейны ракі Нёмана і Дняпра (будаўніцтва валося на асабісты сродкі М.К. Агінскага). Канал адкрыў магчымасці для экспарту лесу і іншых тавараў праз Балтыйскія порты, яго будаўніцтва было падтрымана Варшаўскім сеймам 1768 года, які пастанавіў падарыць М.К. Агінскаму мястэчка Лагішын і вёску Мышкаўцы з наваколнымі землямі і дазволіў у пачатку сплава браць пошліну па 8 злотых з вясла ці ад кола. 1937 год — прэзідэнт Чэхаславакіі Э. Бенеш паслаў І. Сталіну пісьмо з папярэджаннем аб змове, якая быўцама бы існуе супраць яго ў асяроддзі вышэйшага каманднага саставу Чырвонай Арміі. Сталін тут жа распачаў рэпрэсіі ў арміі, якія сталі часткай вялікага тэрору 1937—1938 гадоў. У засценках загінулі тры з пяці першых Маршалаў Савецкага Саюза, пяць камандармаў першага рангу, дзесяць камандармаў другога рангу, 66 камораў, 168 камандзіраў дывізіі, 338 камбрыгаў, 1 генерал арміі, 2 генерал-палкоўнікі, 20 генерал-лейтэнантаў, 71 генерал-маёр, 517 палкоўнікаў і г.д. — напярэдадні ваіны была вынішчана эліта Чырвонай Арміі. «Калі хочаш стартваць адрозу з вяршыні сваёй прафесіі — вынайдзі сваю ўласную прафесію». Эшлі Брыльянт (нар. 1933), амерыканскі гумарыст.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ в форме открытого аукциона с условием на право заключения договоров аренды на рыболовные угодья

Table with 3 columns: Lot number, Location, and Area. It lists two lots for fishing rights in Smorgon and Zaozerskye areas.

1. Аукцион состоится 9 июня 2009 года в 11.00 по адресу: г. Сморгонь, ул. Ленина, 5. 2. Для участия в аукционе в комиссию подаются следующие документы: - заявление об участии в торгах в форме аукциона (в заявлении указываются сведения о рыболовных угодьях, которое юридическое лицо желает получить в аренду по результатам торгов). К заявлению об участии в торгах прилагаются: - копия учредительных документов — юридические лица; - справка банка или небанковской кредитно-финансовой организации о наличии на счете юридического лица денежных средств, необходимых для выполнения условий договора аренды рыболовных угодий в соответствии с биолого-экономическим обоснованием, иные документы, подтверждающие платежеспособность юридического лица. Платежеспособным признается юридическое лицо, имеющее денежные средства, размер которых определяется исходя из площади передаваемых в аренду рыболовных угодий и суммы, эквивалентной 1000 евро за 100 гектаров по установленному Национальным банком курсу евро к белорусскому рублю на первое число месяца, в котором представлены документы, указанные в настоящем пункте; - документы, подтверждающие согласие пользователей водных объектов на предоставление в аренду рыболовного угодья, государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями; - биолого-экономическое обоснование, согласованное с Министерством сельского хозяйства и производств Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь; - доверенность представителя юридического лица; - заверенная банком копия платежного поручения, подтверждающего внесение суммы задатка и специального сбора за участие в торгах на расчетный счет, указанный в извещении о проведении торгов. 3. Документы, необходимые для участия в аукционе, принимаются по адресу: г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, каб. 404 с 8.00 до 17.00 по рабочим дням. 4. Окончательный срок приема заявлений об участии в торгах не позднее 6 июня 2009 года. 5. Сумма задатка перечисляется финансовому отделу Сморгонского райисполкома на расчетный счет № 3602526000007 в АСБ «Беларусбанк», код банка 504, УНП 500108330, код платежа 5520 не позднее окончательного срока приема заявлений. 6. Желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с рыболовными угодьями. 7. Срок заключения договора аренды рыболовного угодья — на основании решения местного Совета депутатов в десятидневный срок со дня принятия решения. 8. Контактный номер телефона предоставления дополнительной информации: (8 01592) 3 16 23.

ванное с Министерством сельского хозяйства и производств Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь; - доверенность представителя юридического лица; - заверенная банком копия платежного поручения, подтверждающего внесение суммы задатка и специального сбора за участие в торгах на расчетный счет, указанный в извещении о проведении торгов. 3. Документы, необходимые для участия в аукционе, принимаются по адресу: г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, каб. 404 с 8.00 до 17.00 по рабочим дням. 4. Окончательный срок приема заявлений об участии в торгах не позднее 6 июня 2009 года. 5. Сумма задатка перечисляется финансовому отделу Сморгонского райисполкома на расчетный счет № 3602526000007 в АСБ «Беларусбанк», код банка 504, УНП 500108330, код платежа 5520 не позднее окончательного срока приема заявлений. 6. Желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с рыболовными угодьями. 7. Срок заключения договора аренды рыболовного угодья — на основании решения местного Совета депутатов в десятидневный срок со дня принятия решения. 8. Контактный номер телефона предоставления дополнительной информации: (8 01592) 3 16 23.

ОАО «Белатракцион» продает недвижимость в г. Минске. Обращаться по тел.: 222 73 14, (Velcom) 654 79 06.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «НЕРУДПРОМ», КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ТЕХНИКИ:

Table with 3 columns: Lot number, Name and technical characteristics, and Starting price. Lists items like bulldozers and excavators.

Детальное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 14.11.2008 г. Аукцион состоится 19.05.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 18.05.2009 г. до 17.00 по указанному адресу. Тел. (8017)224 61 34. Сайт в интернете (www.rlt.by).

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже изолированного помещения общ. пл. 379,8 кв.м (цокольный, 1, 2 и 3 этажи), расположенного в административном здании по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11/7. Нач. цена снижена на 40 % и составляет — 1 799 000 000 бел. руб. с НДС. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 17.10.2008 г. Аукцион состоится 26.05.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.05.2009 г. до 17.00 по указанному адресу. Контактный телефон (8017) 2246134. Сайт в интернете: www.rlt.by.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже зданий, расположенных: Березинский р-н, Поплавский с/с, в том числе: производственно-бытовой комплекс (787,3 кв.м) и склада (201,2 кв.м). Пл. зем. уч. 1,3424 га. Начальная цена снижена на 20 % и составляет — 241 361 869 бел. руб. с НДС. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 17.03.2009 г. Аукцион состоится 19.05.2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 18.05.2009 г. до 17.00 по указанному адресу. Контактный телефон (8017) 2246134. Сайт в интернете: www.rlt.by.

Считать недействительными бланки страховых свидетельств Белгосстраха «По обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь» серии АЖ № 3624879 и № 3624880 в связи с утерей.

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. МОГИЛЕВЕ

Аукцион состоится 9 июня 2009 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

Table with 8 columns: Lot number, Address, Area, Lease term, Purpose, Cadastral number, Starting price, and Sum of deposit. Lists 4 lots for commercial and service purposes.

Принимать участие в аукционе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон желающим принять участие в аукционе представляются: Заверенную копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета № 36420117441709 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платеж). Юридические лица: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда данное юридическое лицо представляет его руководителем), копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации. Индивидуальные предприниматели: паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации, а в случае участия в аукционе представителя — паспорт и нотариально заверенную доверенность. Граждане — паспорт, а в случае участия в аукционе представителя — паспорт и нотариально заверенную доверенность.

1) Условия проведения аукциона (наличие не менее двух участников). 2) Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой. 3) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с предметами аукциона. 4) В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении в аренду земельного участка победителям аукциона оплатить стоимость предмета аукциона, возместить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения. Ориентировочная (общая) сумма расходов составляет 6 миллионов рублей. Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 03.06.2009 года до 17.00.

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63

ВЯРБА

Вярба — дрэва ці куст, які расце пераважна ў нізкіх месцах. У народнай культуры ўсходніх славян гэта дрэва з'яўляецца сімвалам росту і жыццёвай сілы, пладачаснасці, сімвалам вясновага абуджэння прыроды. У стаўленні да вярбы назіраецца падавеннасць, у залежнасці ад узросту дрэва: да маладога дрэўца ставяцца як да свяцішча, карыснага; старое дрэва выклікае насцярожанасць, яго звязваюць з нячыстай сілай, на яго «дасялюць» хваробы. Паводле народных уяўленняў, магічнай сілай валодалі не толькі асвечаныя на Верніцу, але і проста маладыя галінкі вярбы, якія выкарыстоўваліся ў розных абрадах і рытуальных дзеяннях. У дзень святога Юрыя (6 мая) дзятучыя плялі з вярбы вянкі, казалі: «Каб прыбытач у хаце рос, як вярба вясной». Каб выйсці замуж і на наступны год стаць тоўстай (г.зн. зацяржыць), неабходна было сплесці вянок і павязаць на сябе пояс з галінак вярбы. Невялікі пояс з галінак вярбы плялі на даёнку, каб малако «прыбывала». Шырока выкарыстоўвалі «старую» вярбу для перадачы сваіх хвароб. Для гэтага неабходна апакасаць сабе саламяным перавясам, а потым употай ад усіх прыйсці да вярбы і апакасаць яе гэтым перавясам (адаць ёй сваю хваробу). Лычылася, што пасля гэтага вярба засохне, а хвароба сыдзе. Часам выконвалі абрад «вянчання» хваробы з вярбой: на вярбу ставілі запаленую свечку, чыталі спецыяльныя словы (замову), каб хвароба «так жа лёгка адышла, як лёгка прымецца вярба». Практычна паўсюдна старую вярбу лічылі прахлятым, або «нячыстым», дрэвам. Існавала павер'е, што на вярбе з Хрышчэння да Верной нідзелі сядзіць чорт, які да гэтага дня жыве ў вадзе, а пасля гэтага дня пераходзіць у зямлю ці жыта. Нярэдка старую вярбу, схіленую над вадой, лічылі прытулкам вадзянога, русалак і іншых «нячысцікаў», якія сядзяць на самым высокім дрэве і наглядваюць сабе ахвяру. Лычылася, што да Вясновага Міколы нельга купацца, бо інакш з «чалавека вярба вырасце». Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усмiхнёмся!

Humorous text and illustrations about the benefits of birch. Includes phrases like 'У мяне адна думка! — Як адна? А закусіць?' and 'Раз вырашылі пафарбаваць «17 імгненныя вясны», хай тады Дом-2 зробіць чорна-белым і зямлю!».

БУДАВАЦЬ ЯКАСНА І Ў ТЭРМІН

3 ТАКІМ ДЭВІЗАМ ПРАЦУЮЦЬ БУДАЎНІКІ ААТ «МПК-198» З ЛАГОЙСКА



Калі хто ў сённяшні крызісны час і мае клопат пра тое, каб захаваць ранейшыя аб'ёмы вытворчасці, ды таксама пра тое, каб не дапусціць скарачэння людзей, то ў міжгаспадарчай перасочнай механізаваанай калоне № 198 (МПК-198), якая «прапісана» ў горадзе Лагойску, усё якраз наадварот: і заказаў тут набралі (або тых жа аб'ёмаў) удвая болей, чым у мінулым годзе, і да свайго цяперашняга колькаснага саставу ў 250 чалавек мяркуюць дадаць яшчэ 40 чалавек. Словам, калектыву МПК-198 не да крызісных «охаў».

на ўсё 100 працэнтаў, нічога ні ў кога не арандуем. У нас сваёй не-благая вытворчая база: гэта рас-творабетонны вузел, майстарні, пі-ларамы, сталярны цэх (вырабляем дошку падлогі, вагонку і г.д.; сло-ваў, усё, што патрэбна для нас), складскія памяшканні; маем эма-лекапальную, трылерную, крана-вую тэхніку; людзей да аб'ектаў і назад возім на сваіх аўтобусах... За 3 гады інвеставалі ў сваю аргані-зацыю 4,5 мільярда рублёў.

— **Н**у вось, напрыклад, узвядзенне маштабнага жы-вёлагадоўчага комплексу на 800 галоў жыццель у будзем перапы-наць нават на майскія святы (а на-ведальі мы МПК якраз напярэд-дні гэтых святых). Няма часу святкаваць: комплекс трэба здаць да першага кастрычніка. Будзем выводзіць людзей у святончыя дні, плаціць ім у двойным ме-рамі, — гаварыў галоўны інжынер МПК Валянцін Ваўчок. Тут жа скажам пра асноўны дэвіз калек-тыву, які змяшчаецца ў вельмі сціплай і ёмістай фразе: будаваць якасна і ў тэрмін. І яшчэ гату ві-зітную картку ўжо на самым па-чатку запойнім наступнымі звест-камі: МПК-198 — гэта будаўні-чая арганізацыя, так бы мовіць, далёка не мясцовага значэння, як сёй-той можа падумаць і я гэта звычайна і бывае. Каб паказаць магчымасці і здольнасці лагой-скай МПК, назавём асобныя аб'екты, якія калектыву ўзводзіў (некаторыя з гэтых аб'ектаў тут называюць яшчэ знакавымі). А гэта ў прыватнасці прыгожы буды-нак «Беларусбанка» на вуліцы Мяяснікова ў Мінску, шматпавяр-ховыя дамы ў мінскім жа мікра-раёне «Уручча», а таксама на ву-ліцах Бяды і Чкалава, першы ў сталіцы паркінг на вуліцы Куйбы-шава, санаторый «Белая Русь» на Нарачы, добра вядомы тэлепорт касмічнай сувязі каля Смаляві-чаў... Дарчы, усё гэта ўзвядзе-на калектывам МПК-198, так бы мовіць, у дадатак да яго асноў-нага занятку, бо яго асноўная за-дача заключаецца ў будаўніцтве жылля на вёсцы, у раёне. Пра ўсім гэтым, несумненна, цікава будзе даведацца, як выйшлі будаўнікі лагойскай МПК на мін-скае аб'екты, тым больш калі ўлі-чваюць, што, напрыклад, цяпер кан-курэнцыя на будаўнічым рынку сталіцы даволі жорсткая. А ўсё, як довадзілі тут, было вельмі проста. На пачатку 90-х гадоў мі-нулага стагоддзя, які цяпер, так-сама быў крызіс, і будаўнікі з цяж-касцю знаходзілі для сябе працу. І ў першую чаргу на раёне, бо што датычыць Мінска, тут будаўніцтва, хоць і не такое маштабнае, як ра-ён, але вялося. Словам, даволё-ся «цісці» ў Мінск, прычым на са-мым пачатку настойліва даказ-валі, што і мясцовай лагойскай МПК на сіле сталічныя аб'екты. Давялося пры гэтым падцягнуць і ў сваёй ранейшай будаўні-чай навуцы. «Разабраліся, асвоі-ліся. Увогуле, нічога надзвычай-нага ў гэтай навуцы не было. Xi-ба што дадалі ў сваю працу больш адказнасці, якая, між ін-шым, ніколі лішняй не бывае», — раскаваў галоўны інжынер.

— **Н**у вось, калі раней на такі ж дом, на 60—80 кватэр, адводзі-лася да 14 месяцаў, то цяпер трэ-ба ўкласці ў 12, — гаварыў галоў-ны інжынер, паказваючы на ад-зін з дамоў ЖБК, які разам з ін-шымі, яшчэ раней узведзенымі такімі ж домамі ўтваралі на ўкра-іне Лагойска свайго роду міні-мік-рааён. — А вось там, побач, ужо вяртаюць хутка заложныя адзін

з такой вялікай стараннасцю, ча-сам падоўгу пустуюць або ўвогу-ле стаяць не заселенымі. У выніку разбухае сталярка, уздымаецца падлога. «Атрымліваецца, што на-шы намаганні ўпустую?» Варта да-даць: у адным з гэтых арганіза-цый яўна псаваля ўсё ўражанне ад зброленага будаўніцтва ўжыбастая дарога, якая праходзіла побач з узведзенымі домамі. Аднак вось за-каваць: гэта быў ужо зусім ін-шы артыкул фінансавання, і «асвойвала» яго зусім іншая ар-ганізацыя. Але ці будзе разбірацца да ўсіх гэтых артыкулах той, хто прайздзе засяляцца ў гэтыя пры-

прафесійным конкурсе «За да-сваенні ў будаўнічай галіне». **ЯНЫ СВОЙ СЦЯГ ТРЫМАЮЦЬ, А БУДУЦЬ — НАШЫ...** *З гутаркі з генеральным дырэктарам ААТ «МПК-198» заслужаным будаўніком Беларусі Мікала-ем Гілем.*



— **Мікалай Міхайлавіч, жы-вёлагадоўчы комплекс, які вы-цяпер узводзіце, — гэта адзін з самых найбольш важных і найбольш маштабных аб'ек-таў. Складана будаваць?**

— **Гэта было на пачатку 90-х га-доў. Таксама быў крызіс, і не бы-ло работы. Вось і рушылі ў Мінск. Знайшлі першых партнёраў, якія, дзякуючы ім, паверылі нам, паверы-лі ў нашы магчымасці. І гэта для нас было галоўнае.**

— **Варта дадаць да слоў Мікалая Міхайлавіча. Цяпер МПК-198 уз-водзіць у Мінску па вуліцы Філімо-нава дзясціпавярховы офісны бу-дынак, прычым з'яўляецца тут ге-неральным падрацэпкам. Будуюць пад'ездзі да завяршэння, і трэ-ба паглядзець, які дом-прыгажун паўстае на гэтай вуліцы, колькі ці-кавых канструкцыйных рашэнняў выканана пры яго ўзвядзенні: так-званы вентыляцыйны фасад, аблі-таваны бліскучымі прыгожымі плі-тамі, лостраныя вітражы, двухуз-роўневыя заезды легкавых аўтама-**

— **А ўсё буда-ваць няпроста, ка-лі адносіцца да справы з належ-най адказнасцю. А ўказаны аб'ект — сапраўды, вель-мі важны для ра-ёна. Па-першае, у зоне Пleshчаніцаў з'яў-ляецца самы сучас-ны ў рэспубліцы жы-вёлагадоўчы**

і заробілі некалькі мільярдаў пры-бытку, то ўжо адразу амаль паў-мільярда адалі на новы кран (а краны, дарчы, у многіх эксплуа-туюцца па 30 гадоў, што не стасу-ецца ні з якімі нормамі). Ужо даў-но «просіцца ў адстаўку» наш рас-творабетонны вузел, які працуе з 1980 года. Але на новы патрэбна 1,5 мільярда рублёў, якіх у нас на-раўнае. Раней на развіццё будаў-нічых арганізацый частку срод-каў пералічалі заказчыкі, цяпер гэ-тага не робіцца. Словам, жывём і развіваемся выключна за свае сродкі. Ды за кошт павышэння пра-дукцыйнасці працы. Менавіта павы-шэнне прадукцыйнасці працы з'яў-ляецца ў нас і асновай павелічэння заробнай платы, асновай нашага дабрабыту ўвогуле. І гэта ў калек-тыве ўсё няблага разумеюць.

дом ЖБК з пе-раважным удзе-лем у гэтым ЖБК менавіта нашых работні-каў. ЖБК так і называецца — «Будаўнік»; яго калектыву ар-ганізаваць кі-раўнік нашай МПК. Мы ў вы-ніку практычна закрываем у ся-бе ўсю чаргу на жыллё...

— **Што ж, усё правільна, не па-вінен шавец за-ставацца без бо-баты.**

— **Мікалай Міхайлавіч, ве-рнемся да фарміравання вашых заказаў — які «здабываюцца» з дапамогай тэндэраў?**

— **Ды так узвядзенне, гэта з'яў-ляецца законам і для нас. Але ў сувязі з гэтым хачу сказаць, што ўся тэндэрная сістэма не зусім аддадзана, не зусім жыццяздо-льна. Ну вось такі прыклад, у Мінска-га трактарнага заводу ёсць дом ад-пачынку Рудня, і мы ўдзельні-чалі там у тэндэры на будаўніцтва цэха па разліву мінеральнай ва-ды. Прычым яшчэ да гэтага ўзвэ-лі там помпавую станцыю, пракралі мінералаправод; словам, заказчы-ка нас добра ведаў. Такім чынам, за-явілі сябе на тэндэр па ўзвядзен-ні цэха: усё добра палічылі і вы-ставілі заказчыку нашу цану, а яна аказалася вышэйшай, чым у іншай арганізацыі. У выніку аб'ект да-стаўся ёй. Прайшоў год і змагла што арганізацыя толькі і змагла што разлічыць сваю цану на аб'ект? Лі-чу, што тэндэры павінны абвяс-кова праводзіцца тады, калі раз-мова ідзе наконт узвядзення буй-ных аб'ектаў. А калі гэта, умоўна кажучы, аднакватэрны домік у СВК, які тут можа быць тэндэр?**

— **У цэлым заказамі на гэты год добра забяспечаны?**

— **Ды не. Мы нават запрашаем на свае аб'екты мінскія субпадрад-чыкаў. Увогуле, не кожны сёння жа-дзетага аб'екта будзе ўзвядзены і жылы добраўпарадкаваны пасёлак на 20 дамоў. У сённяшні дзень галоўная наша задача — увесці першую чаргу гэтага комплексу ў строй да 1 кастрычніка.**

— **Можна сказаць, нават з ліш-камі, сёлётыя праграма ў параў-нанні з мінулым годам у два разы больша. Асобным заказчыкам з ме-жама раёна давялося нават ад-мавіць, у з'вязі з заказамі, якія мо-жна было мець, мы проста не спра-віліся б фізічна. Галоўнае месца ў нашай праграме адведзена будаў-**


— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Ды не. Мы нават запрашаем на свае аб'екты мінскія субпадрад-чыкаў. Увогуле, не кожны сёння жа-дзетага аб'екта будзе ўзвядзены і жылы добраўпарадкаваны пасёлак на 20 дамоў. У сённяшні дзень галоўная наша задача — увесці першую чаргу гэтага комплексу ў строй да 1 кастрычніка.**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Ды не. Мы нават запрашаем на свае аб'екты мінскія субпадрад-чыкаў. Увогуле, не кожны сёння жа-дзетага аб'екта будзе ўзвядзены і жылы добраўпарадкаваны пасёлак на 20 дамоў. У сённяшні дзень галоўная наша задача — увесці першую чаргу гэтага комплексу ў строй да 1 кастрычніка.**


— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**



— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**



Гэта, сапраўды, так: высокая адказнасць ды, вядома, добры вопыт ніколі лішнім не бываюць. Без іх і да цяперашніх знакавых аб'ектаў было б нялёгка падступіцца, і ў прыватнасці да таго ж жыўёлагадоўчага комплексу, пра які ўжо ўзгадваўся. А гэта па многіх сваіх характарыстыках і функцыянальных магчымасцях вельмі ўнікальны аб'ект. У прыватнасці тут прадугледжаны, так бы мовіць, камп'ютарнае ўтрыманне жывёл і, зразумела, поў-ная аўтаматызацыя ўсіх працэсаў. Што азначае тое ж камп'ютарнае ўтрыманне?

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

да 40 кілаграмаў, і вось будаўні-кам даводзіцца ўручную іх уклад-ваць на раствор, ды яшчэ як мага з большай дакладнасцю. Вялікай прадукцыйнасці тут не дасягнеш. А напрыклад, ёсць жа керамзіта-бетон, з якога ў 90-х гадах узвэ-дзілі маналітныя дамы: робіш апа-лубку, заліваеш... Усё вельмі про-ста, лёгка і хутка. І добра сабе па-сёння няма. Раней на развіццё будаў-нічых арганізацый частку срод-каў пералічалі заказчыкі, цяпер гэ-тага не робіцца. Словам, жывём і развіваемся выключна за свае сродкі. Ды за кошт павышэння пра-дукцыйнасці працы. Менавіта павы-шэнне прадукцыйнасці працы з'яў-ляецца ў нас і асновай павелічэння заробнай платы, асновай нашага дабрабыту ўвогуле. І гэта ў калек-тыве ўсё няблага разумеюць.

— **Мікалай Міхайлавіч, ве-рнемся да фарміравання вашых заказаў — які «здабываюцца» з дапамогай тэндэраў?**

— **Ды не. Мы нават запрашаем на свае аб'екты мінскія субпадрад-чыкаў. Увогуле, не кожны сёння жа-дзетага аб'екта будзе ўзвядзены і жылы добраўпарадкаваны пасёлак на 20 дамоў. У сённяшні дзень галоўная наша задача — увесці першую чаргу гэтага комплексу ў строй да 1 кастрычніка.**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

А ў першую чаргу тое, што кожная карова будзе мець «чып», і абсалютна ўсе звесткі пра яе стан, прадукцыйнасць, «апетыты» і г.д. будуць паступаць у агуль-ную базу. Разлічаны ж гэты ком-плекс на ўтрыманне на ім малоч-нага статаку з гадавой прадукцый-насцю не менш за 10 тысяч кіла-грамаў малака з асобны. Згод-на з указам Прэзідэнта краіны, наменана ўвесці 118 такіх сучас-ных высокапрадукцыйных новых комплексаў. Жывёлагадоўчы комплекс на Лагойшчыне, пablі-зу вёскі Наставічы (не так да-лёка — гарадскі пасёлак Пleshчані-цы), — адзін з іх. Пра яго маш-табнасць і ўнікальнасць можна таксама меркаваць па такіх ліч-бах: толькі першая чарга ўсяго гэтага комплексу (а наменаны дзве чаргі), з усімі яе аб'ектамі (вадазаборнымі свідравінамі, па-жарнымі вадаёмамі, сьняжнымі траншэямі, гняздобнікнікамі і г.д.) размешчана на плошчы 13 га; толькі на мантажы непасрэдна самога памяшкання першай чаргі для ўтрымання жывёл, а такса-ма дайнай палы будзе выкары-стана 460 тн металаканструкцый; падчас будаўніцтва будучы

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

— **Мікалай Міхайлавіч, мін-скай будаўнічых арганізацый не паіраюць на вас скажа за ваш працу ў іх рынках?**

ПАНЯДЗЕЛАК, 11 МАЯ

8.35 Усё пра бяспеку. 9.00 У гэты дзень. 9.05, 16.05 Гадзіна суда. 10.00, 17.35 Серыял «Спадчыніца».

18.20 Акцэнты. 18.30 Серыял «Паводле матываў аповадаў В. Шукшына».

19.30 Камедыя «Пра каханне». 21.20 Вестэрн «Бандыткі». 23.05 Серыял «Жойты дракон».

11.00, 3.00 Нашы дзеці. 12.00, 18.00 Ваш доктар. 13.00, 22.00 Прыгажосць і здароўе.

АЎТОРАК, 12 МАЯ

5.35 Серыял «Як сказаў Джым». 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.

12.05, 23.45 Маст. фільм «Дуброўскі». 14.05 Мультфільм «Пінокія». 14.30 Серыял «Прыгоды Сіндбада».

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння. 6.05 «Сёння раніца».

СЕРАДА, 13 МАЯ

5.35 Серыял «Як сказаў Джым». 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.

12.05, 23.45 Маст. фільм «Дуброўскі». 14.05 Мультфільм «Пінокія». 14.30 Серыял «Прыгоды Сіндбада».

13.35 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». 15.10 «Ты не паверыш! Нюс».

8.00 Добрай раніцы, Каханая! 9.00, 16.00, 4.00 Гісторыі паспеху.

ЧАЦВЕР, 14 МАЯ

5.35 Серыял «Як сказаў Джым». 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння. 6.05 «Сёння раніца».

18.50, 22.55 Музыка на канале. 7.05, 14.00 Усё лепшае для Вас.

21.25 ФІЛЬМ ДНЯ

«ГЕРОЙ» (КІТАЙ — ГАНКОНГ, 2002 г.)



Кітай, III стагоддзе да н.э. Магутны валадар царства Чын выдзе крывавыя войны з шасцю суседнімі царствамі.

22.20 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДАЖАНОСЯ З ПЕРШАЙ СУСТРЭЧНАЙ» (ЗША, 2006 г.)



Андэрсан яна перабраў з творчым падыходам у жаданні зрабіць пранануву рукі і сэрца каханай, каб гэта найбольш запомнілася.

21.25 ФІЛЬМ ДНЯ

«ГЕРОЙ» (КІТАЙ — ГАНКОНГ, 2002 г.)



Кітай, III стагоддзе да н.э. Магутны валадар царства Чын выдзе крывавыя войны з шасцю суседнімі царствамі.

22.20 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДАЖАНОСЯ З ПЕРШАЙ СУСТРЭЧНАЙ» (ЗША, 2006 г.)



Андэрсан яна перабраў з творчым падыходам у жаданні зрабіць пранануву рукі і сэрца каханай, каб гэта найбольш запомнілася.

21.25 ФІЛЬМ ДНЯ

«ГЕРОЙ» (КІТАЙ — ГАНКОНГ, 2002 г.)



Кітай, III стагоддзе да н.э. Магутны валадар царства Чын выдзе крывавыя войны з шасцю суседнімі царствамі.

22.20 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДАЖАНОСЯ З ПЕРШАЙ СУСТРЭЧНАЙ» (ЗША, 2006 г.)



Андэрсан яна перабраў з творчым падыходам у жаданні зрабіць пранануву рукі і сэрца каханай, каб гэта найбольш запомнілася.

21.25 ФІЛЬМ ДНЯ

«ГЕРОЙ» (КІТАЙ — ГАНКОНГ, 2002 г.)



Кітай, III стагоддзе да н.э. Магутны валадар царства Чын выдзе крывавыя войны з шасцю суседнімі царствамі.

22.20 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДАЖАНОСЯ З ПЕРШАЙ СУСТРЭЧНАЙ» (ЗША, 2006 г.)



Андэрсан яна перабраў з творчым падыходам у жаданні зрабіць пранануву рукі і сэрца каханай, каб гэта найбольш запомнілася.

21.25 ФІЛЬМ ДНЯ

«ГЕРОЙ» (КІТАЙ — ГАНКОНГ, 2002 г.)



Кітай, III стагоддзе да н.э. Магутны валадар царства Чын выдзе крывавыя войны з шасцю суседнімі царствамі.

22.20 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДАЖАНОСЯ З ПЕРШАЙ СУСТРЭЧНАЙ» (ЗША, 2006 г.)



Андэрсан яна перабраў з творчым падыходам у жаданні зрабіць пранануву рукі і сэрца каханай, каб гэта найбольш запомнілася.

ПЯТНІЦА, 15 МАЯ

9.10 У гэты дзень. 9.15, 16.05 Гадзіна суда. 10.05 Час футбола. 10.35, 17.35 Серыял «Спадчыніца».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

11.05 Серыял «Паводле маляў аповедзю В. Шукшына». 12.05, 23.45 Маст. фільм «Дуброўскі».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

11.05 Серыял «Паводле маляў аповедзю В. Шукшына». 12.05, 23.45 Маст. фільм «Дуброўскі».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

20.05 Серыял «Скрыжаванне».

10.05 Серыял «Гарчы лёд». 10.50, 18.05 Серыял «Два бакі адной Ганны».

23.20 Маст. фільм «Артыст і майстар стварэння вобразу».

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 6.05 «Сёння раніца».

7.00, 9.00, 22.00, 3.50 «Самыя забавныя жывёлы планеты».

СУБОТА, 16 МАЯ

9.00 Свая кампанія. 10.05 «Тайны смак».

6.25 Серыял «Сэрца акіяна».

6.25 Серыял «Сэрца акіяна». 6.50 Брытва Акама.

7.00, 9.00, 22.00, 3.50 «Самыя забавныя жывёлы планеты».

12.10 «Любімыя акцёры».

12.10 «Любімыя акцёры». 15.55 Белет на сёння.

12.10 «Любімыя акцёры».

12.10 «Любімыя акцёры». 15.55 Белет на сёння.

12.10 «Любімыя акцёры».

12.10 «Любімыя акцёры». 15.55 Белет на сёння.

12.10 «Любімыя акцёры».

12.10 «Любімыя акцёры». 15.55 Белет на сёння.

12.10 «Любімыя акцёры».

12.10 «Любімыя акцёры». 15.55 Белет на сёння.

12.10 «Любімыя акцёры».

12.10 «Любімыя акцёры». 15.55 Белет на сёння.